

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

198 (677) | 27 жніўня 1940 г., аўторак | ЦАНА 10 КАП.

Надзвычайная Сесія Народнага сейма Літвы. Першая Сесія Часовага Вярхоўнага Савета Літоўскай ССР.

Надзвычайная Сесія Народнага сейма Латвіі. Першая Сесія Часовага Вярхоўнага Савета Латвійскай ССР. Надзвычайная Сесія Дзяржаўнай Думы Эстоніі. Першая Сесія Часовага Вярхоўнага Савета Эстонскай ССР.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ:
1. Васільёў — абмяркоўваць рашэнні ліпенскага пленума ЦК ВКП(б).
А. Нарпусенка — Як Мінскі гарком рэагуе на скары працоўных.

А. Гінбург — Кансультацыі па міжнароднаму станішчу.
М. П. — Міма галоўнага.

АРТЫКУЛЫ:
Советская медыцына ў заходніх абласцях БССР. (Гутарка з намеснікам народнага камісара аховы здароўя БССР тав. С. Я. Эпштайнам).
1. Давыдаў — На англійскіх камунікацыях.
3. Ларысеў — Соцыялістычная дапамога кімашаў.
Р. Сімоховіч — Дырэктар не спяшаецца.
1. Запрудніцкі — У Смаленскай мясцавай сапраўднай барацьбе з прагучышчыкамі.

Н. Арэф'еў — Чырвоная Армія дастойнае паліцэскае. А. Мінкоў — На асенніх іюнтах.

Настрач пятай гадзіне стахаўскага руху.
1. Сурага — Выдатныя паказальнікі. М. Гірышын — Перадавая змена.

ЗА РУБЯЖОМ:
Зводка германскага камандавання. Дзеянні англійскай авіяцыі. Бамбарыроўка Берліна. Бамбарыроўка Лондана. Англа-амерыканскія перагаворы.

Кроўная справа большэвіцкага друку

У барацьбе за рэалізацыю Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР ад 26 чэрвеня аб пераходзе на 8-гадзінны рабочы дзень і 7-мі дзённым тыдзнем аб зароне самавольнага ўходу рабочых і студэнтаў у прамысловыя і ўстаноў вытворчых вылікаў ролі намага большэвіцкага друку.

У сучасны момант над капіталістычным этапам палыхае і ўсё больш разгараецца жарніца другой імперыялістычнай вайны. Толькі Саюз Савяцкіх Рэспублік і ўстапоў вылікаў ролі намага большэвіцкага друку.

Але гэты факт не мае права судоўвацца, заставацца на месцы, добраахвотна. Абетаўшыя сучаснай вайны завязвае нас няўтомна працаваць над лямі ўмацаваннем эканамічнай і абарончай магутнасці рэспублікі. Таварышці вылікаў ролі намага большэвіцкага друку.

Кроўная справа кожнай большэвіцкай партыі — штодзённая і ўвечна маюцца за дзейнае ўмацаванне магутнасці сацыялістычнага дзяржавы, за высокую прадукцыйнасць працы, за жалезную працоўную дысцыпліну. Намы газеты абавязаны перш за ўсё весті бязлітасна барацьбу супраць прагучышчыкаў, летуноў, брагабоў і іх патуральнікаў — дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці, вылікаў ролі намага большэвіцкага друку.

Як паказваюць факты, бонь у нас ішо такія газеты, рэдактары якіх не разумеюць палітычнага і гаспадарчага значэння Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР, не вызначылі сваёй ролі ў барацьбе за яго рэалізацыю.

Варта, напрыклад, прагледзець камплетт 1-га нумара газеты «Комунар Магілёўшчыны», каб уявіць у тым, што яна не дабіва песьні сваіх чытачоў багачам інфармацыі і вострымі карэспандэнцыйна на пытанні выканання Указа. Усім вядома, што ў нашым часе асабліва важна вылікаў ролі намага большэвіцкага друку.

20 ліпеня «Комунар Магілёўшчыны» змяшчаў з перадавым артыкулам «Валыны думкі газеты, злучылі дзяржаву? Аказваецца, што дзяржавы зусім не абавязаны перадаваць сулу дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці, а павінны бяспечна ўправіць прагучышчыкаў і вачоў. Газета скарэй за ўсё, што большае гаспадарніцкае зраўнеці Указ абавязвае. «Іны перадачы справы аб прагучышчыках у суд, — узыць рэдактар, — яны не вывучаюць прыняты, вылікаў ролі намага большэвіцкага друку, не раз'ясняюць глыбокага значэння Указа».

У гэтым жа нумары ў рэдакцыйным артыкуле «За моцную працоўную дысцыпліну» газета ішо больш адкрыта агітуе за масавую работу сярод прагучышчыкаў, беспаластаўна біра па сумнею дзейнасці дзяржавы адпраўжэнстваў, якія адляцую прагучышчыкаў па суд. Газета развівае заўважы: «Не вядучы ў сьпе пільнай масавай работы, некаторыя гаспадарнікі пільна спабірваючы ў фабрыках судовых спраў, яны нават казыраюць гэтым перад рабочымі: «Іянер размова кароткая, пад суд адляцую».

Так «Комунар Магілёўшчыны» зраўнеці задуць барацьбы з прагучышчыкамі. Слоў няма, намы партыйнага арганізацыі абавязаны глыбока раз'ясняць шырока масам сутнасць, палітычнае і гаспадарчае значэнне Указа. Але не аб гэтым справа ішо, не гатага ж дабівацца «Комунар Магілёўшчыны». Газета дабівацца, каб замест суровага пакарання дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці, намы дзяржавы «вылікаў ролі намага большэвіцкага друку» прагучышчыкаў, угаварвалі іх і не вельмі спяшаюцца з перадачай дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці пад суд.

Дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці шодзьяні ітарасам дзяржавы, павярваюць абаронную магутнасць савянскіх краінаў, робяць зламчыства перад савянскімі народам. Значыць, з прагучышчыкамі, летунамі і тымі, хто іх пакрывае, разгавор кароткі. Не ўпавіраюцца, не ўгаварваюцца павольна дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці, а судзіць іх так, як гатага павярбуе Указ. І ўсё намы газеты — паспешныя, шматлікія раёныя, абласныя, рэспубліканскія абавязаны сачыць за тым, каб ні адзін

прагучышчы, летун і іх патуральнік не пазбегнуў прадугледжанага Указам пакарання.

Слаба змагацца за рэалізацыю Указа газета «Комуніст» (Бабурыск). Зусім мала яна выкрывае прагучышчыкаў, летуноў і ішо менш яна абрушваецца на іх абаронаў-патуральнікаў. На працягу ліпеня газета не выступіла ні з адной вострай карэспандэнцыйнай аб прагучышчыках. Немнога лепш і ў жніўні. Газета змяшчала асобныя карэспандэнцыйныя гатаму пытанню, але ў іх яна толькі апавядае аб тым, што робіцца ў пракураторы.

Трба, зразумела, інфармаваць чытача і аб тым, як пракуратура і судовыя органы прыняваюць да адказнасці дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці. Але гэтым не можа быць абмежавана ролі газеты.

Друк — магутная зброя ў руках партыі. І таму з нумара ў нумар аваяццяць, як выконваецца Указ, сістэматычна з дня ў дзень канцэнтрыраваць магутны большэвіцкі агонь супраць летуноў, разгучышчыкаў, дармадэў і іх патуральнікаў — кроўная справа кожнай газеты. Няўжо ў Вярхоўнаму зусім вывеліся дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці, што так мірна і ціха на старонках «Комуніста»? Зразумела, што не так абстаіць справа. Калі-б таварышчы з «Комуніста» зашкваліся становішчам на лесакабіннае, электрастанцыі, пачальным заводзе, ў устаноў горада, ішо-б вельмі лухта заўважыць, што прадастаў вельмі лухта работа на рэалізацыю Указа, што прагучышчыкі вельмі часта астаюцца непакаражымі пад крыўцам некаторых гільіх лібералаў.

Пераход на 8-гадзінны рабочы дзень, на 7-дзённым тыдзнем, паспяховая барацьба з прычэсцю рабочай сілы — усё гэта акрывае новыя крыніцы для большага выкарывання магутнай тэхнікі сацыялістычнага прамысловасці. І тут ролі намага большэвіцкага друку. Ён павінен астаюцца дэтарна, заводзкі, дзе людзі своечасова праходзяць і ўходзяць з работы, і фармалізаць туды бонь добра, прагучы «сківідаваны». А між тым зовел не выконвае праграмы, прадукцыйнасць працы астаюцца нізкай, рабочы дзень не поўнасьцю загрузан. Яна, што міма такіх фактаў не павінна праціць ні аша газета.

Поўнасьцю выконваць Указ — значыць дабіцца, каб кожная з 480 мінут рабочага дня была запоўнена высокапрадукцыйнай працай, каб усё цыхі, агрэты, уацеткі, звыні працывалі чотка, алажана, без малейшых перабоў. Зразумела, для гэтага работнікі друку вымушаны будучы больш глыбока ўваходзіць у вытворчасць, канкрэтна ведаць іе магчымасці, рэзервы. Тым лепш для справы, бо гэта будзе саздзінаць больш канкретнай і жылой сувязі работнікаў газет з масамі, з камандзірамі, стахаўцамі і ўсім актывам нашых прамысловасці, расшырыць круг таварышоў, актывна ўзгалячыцца ў друку. А гатага якраз і шэпаеае многім газетам.

Ролі стахаўскага руху зараз ішо больш узрастае. Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР ад 26 чэрвеня вылікаў ролі намага большэвіцкага друку ў рабочым класе новы прыльі вытворчэй энэргіі. Расце лік стахаўцаў, расце прадукцыйнасць працы. На старонках друку прывазена мнства фактаў аб дадатковай прадукцыі, якая вырабляецца па прадпрыемствах у сувязі з ажыццяўленнем Указа. І зразумела, што кожная газета павінна агітаваць фактамі; на канкрэтных, пераканальных прыкладах і лічбах паказваць, якое вельзірае палітычнае і гаспадарчае значэнне Указа. Газета павінна расказаць сваім чытачам, таму нам патрэбна ішо больш стацкі, самалётны, гармат, машын, мауфактуры і прадуктаў, папулярызаваць вопыт перадавых прадпрыемстваў, якія дасягнулі высокай прадукцыйнасці працы і перавыконваюць планы.

У краіне пшырыцца сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную сучасную пятай гадзіны стахаўскага руху. І тут ролі намага большэвіцкага друку. Божная газета абавязана ўзначаліць любое пачынанне стахаўскага руху, накіраванае на далейшы рост прадукцыйнасці працы. Трба смеа, востра выкрываць усё тое, што пераікаждае рабочым і служавым павышаць прадукцыйнасць працы, выкарываюць усё 480 мінут рабочага часу.

Рэспубліканскі, абласны, раёны і нізавы друк павінен сістэматычна вылікаў ролі намага большэвіцкага друку ў савянскіх людзей сазнанне вельзірага значэння часнай, аднавай работы для краіны, для росту і абарончай магутнасці, вылікаў ролі намага большэвіцкага друку пачуць гатавай любі савянскага чалавека да сваёй рэспублікі, пачуць багатаарнага савянскага патрыятызма.

Мабілізаваць савянскі народ на далейшае ўмацаванне абарончай і гаспадарчай магутнасці рэспублікі, на барацьбу за далейшы рост прадукцыйнасці працы, вылікаў ролі намага большэвіцкага друку, павярваюць абаронную магутнасць савянскіх краінаў, робяць зламчыства перад савянскімі народам. Значыць, з прагучышчыкамі, летунамі і тымі, хто іх пакрывае, разгавор кароткі. Не ўпавіраюцца, не ўгаварваюцца павольна дэзарганізаваных сацыялістычнага вытворчасці, а судзіць іх так, як гатага павярбуе Указ. І ўсё намы газеты — паспешныя, шматлікія раёныя, абласныя, рэспубліканскія абавязаны сачыць за тым, каб ні адзін

НАДЗВЫЧАЙНАЯ СЕСІЯ НАРОДНАГА СЕЙМА ЛІТВЫ

БАУНАС, 24 жніўня. (ТАСС). Сёння адрылася сесія Літоўскага Народнага сейма. Сейм заверзіў аднагалосна наступны парадак дня:

1. Паведамленне Паўнамоцнай камісіі Народнага Сейма Літвы аб рашэнні Вярхоўнага Савета ССР аб прыняцці Літоўскай ССР у Саюз Савяцкіх Соцыялістычных Рэспублік.
2. Доклад мандатнай камісіі аб выніках выбараў у сейм на Ужмерскай выбарчай акрузе.
3. Доклад канстытуцыйнай камісіі сейма аб праекце Канстытуцыі (Асноўнага Закона) Літоўскай ССР.
4. Аб аб'ядленні Народнага сейма Часовым Вярхоўным Саветам Літоўскай ССР.
5. Аб утварэнні дзяржаўных вярхоўных органаў Літоўскай ССР.

Старшынявуючы тав. Гейвіла прадстаўляе слова на першым пытанні кіраўніку Паўнамоцнай камісіі тав. Палецкія. Яго кароткі доклад пераважна бурнымі апалысметамі, калі ён умянае імя друга літоўскага народа і працоўных усёго свету таварыша Сталіна.

Наступна выступіла дэпутатка Давілаіса сёйм аднагалосна пастанаўляе абарыць дзейнасць Паўнамоцнай камісіі сейма. З докладам па другому пытанню парадку дня выступіў дэпутат Снечук. Дэпутат Тамулявічус прапануе заверзіць доклад мандатнай камісіі без перапыткаў. Сейм аднагалосна згаджаецца з гэтай прапановай.

Слова па трэцім пытанню парадку дня прадстаўляе старшыня канстытуцыйнай камісіі сейма дэпутат Пакаркіяўс.

Дэкладнік звяртае асабліва ўвагу дэпутатаў сейма на артыкул 8-м праекта Канстытуцыі, дзе гаворыцца, што побач з сацыялістычнай сістэмай гаспадаркі, у членам Прэзідыума — дэпутаты Снечук, Ваўжа, Цірка, Памкювічус, Петраускас, Віпнішкіс, Жэбонка, Абдулкавічус, Мелкаускас і Эйдукявічус.

Таксама аднагалосна былі выбраны мандатная і бюджэтная камісіі і Вярхоўны суд Літоўскай ССР.

Часовы Вярхоўны Совет аднадушна выбірае старшынёй Соўнаркома Літоўскай ССР дэпутатка Гейвіла і даручае яму праствіраць на наступнае пасяджэнне сесіі спіс народных камісараў і членаў Соўнаркома.

Старшыня Прэзідыума Часовага Вярхоўнага Савета аднагалосна выбірае дэпутат Юста Палецкіс, яго намеснікам — дэпутаты Дзіжукіс і Роучус, сакратаром Прэзідыума — дэпутат Пулейкіс.

НАДЗВЫЧАЙНАЯ СЕСІЯ НАРОДНАГА СЕЙМА ЛАТВІІ

24 жніўня адрылася адзінаццё надзвычайнай сесіі Латвійскага Народнага сейма. Наводзе прапановы дэпутата тав. Нейланд сейм аднагалосна завяршае наступны парадак дня:

1. Паведамленне Паўнамоцнай камісіі Сейма аб рашэнні Сёмай Сесіі Вярхоўнага Савета ССР аб прыняцці Латвійскай ССР у Саюз Савяцкіх Соцыялістычных Рэспублік.
2. Доклад канстытуцыйнай камісіі аб праекце Канстытуцыі (Асноўнага Закона) Латвійскай ССР.
3. Аб стварэнні органаў дзяржаўнай улады ў савянскай Латвіі.

Паведамленне аб паслядні Паўнамоцнай камісіі ў Маскву і рашэнні Вярхоўнага Савета ССР зрабў выкаваючы абавязкі прэзідэнта рэспублікі міністр-прэзідэнт прафесар Кірхштэйнс.

Заканчваючы сваю кароткую справаздачу аб выкананні даручэння Латвійскага народа, — гаворыць Кірхштэйнс, — я павінен ад імені дэлегацыі выказаць найвышэйшую палуху вялікаму настаўніку, геніяльнаму прапару настаяў усяго свету таварышу Сталіну і галаве савянскага ўрада таварышу Молатаву.

НАДЗВЫЧАЙНАЯ СЕСІЯ ДЗЯРЖАЎНАЙ ДУМЫ ЭСТОНІІ

ТАЛІН, 24 жніўня. (ТАСС). Сёння ў 12 гадзін дня акрылася Сесія Дзяржаўнай Думы Эстонскай ССР. Яна пачала сваю работу ў дні, калі вызвалены эстонскі народ, прыняты ў брацкую сям'ю народаў ССР, перажывае вялікую радзіць, калі ён робіць першыя крокі на тым шляху, па якому больш 22 год пабелінасьце ішо вялікі Саюз Савяцкіх Рэспублік.

На парадку дня Сесіі — тры пытанні. 1. Доклад Паўнамоцнай камісіі Дзяржаўнай Думы аб рашэнні Сёмай Сесіі Вярхоўнага Савета ССР аб прыняцці Эстонскай Савянскай Соцыялістычнай Рэспублікі ў Саюз Савяцкіх Соцыялістычных Рэспублік.

2. Доклад канстытуцыйнай камісіі Дзяржаўнай Думы аб праекце Канстытуцыі (Асноўнага Закона) Эстонскай ССР.

3. Утварэнне вярхоўных органаў улады Эстонскай ССР.

На першым пытанню парадку дня выступіў старшыня Паўнамоцнай камісіі, выконваючы абавязкі прэзідэнта рэспублікі прам'ер-міністр Варас.

Па прапанове дэпутата Абон Дзяржаўная Дума аднагалосна прымае наступнае рашэнне: «Заслухаўшы справаздачу Паўнамоцнай камісіі Дзяржаўнай Думы аб рашэнні Вярхоўнага Савета Саюза ССР аб прыняцці Эстонскай ССР у Саюз Савяцкіх Соцыялістычных Рэспублік, Дзяржаўная Дума прымае, што Паўнамоцная камісія выканала аднадушнае жаданне працоўнага народа Эстоніі».

Затым Дзяржаўная Дума парадзіць па разгледжанае пункта парадку дня. З докладам аб праекце Канстытуцыі Эстонскай ССР выступіў старшыня канстытуцыйнай камісіі Лаурішціс, спаткачы гутным апалысметамі. Усе дэпутаты з напружанай увагай слухалі яго пікавы, змястоўны доклад.

Дэпутат Кадакса зачытаў праект Канстытуцыі Эстонскай ССР.

Па докладу Лаурішціса разгарнулася ажыўленыя спрэчкі. Выступіла 16 чалавек.

НАДЗВЫЧАЙНАЯ СЕСІЯ ДЗЯРЖАЎНАЙ ДУМЫ ЭСТОНІІ

ТАЛІН, 25 жніўня. (ТАСС). Сёння раённай пасяджэння Дзяржаўнай Думы пачалося заключным словам старшыня канстытуцыйнай камісіі таварыша Лаурішціна.

Затым пачалося галасаванне прадастаўленага канстытуцыйнай камісіі праекта Канстытуцыі Эстонскай ССР па раздзелах.

Аднагалосна, з выключным удзелам, Сесія прымае наступную пастаюву: «Праект Канстытуцыі (Асноўнага Закона) Савянскай Эстонскай Соцыялістычнай Рэспублікі, прадстаўлены канстытуцыйнай камісіяй Дзяржаўнай Думы, — заверзіць».

Пасля кароткага перапытку слова прадстаўляе дэпутат А. Веймер, які прапануе аб'явіць пярэдняні састаў Вярхоўнага Савета Часовым Вярхоўным Саветам Эстонскай Савянскай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Пад гутным апалысметам Сесія Дзяржаўнай Думы аднагалосна прымае наступнае рашэнне: «Атагалосна Дзяржаўная Дума Савянскай Эстонскай Соцыялістычнай Рэспублікі Часовым Вярхоўным Саветам Эстонскай Савянскай Соцыялістычнай Рэспублікі, прадстаўлены канстытуцыйнай камісіяй Дзяржаўнай Думы, — заверзіць».

Даручыць Прэзідыуму Часовага Вярхоўнага Савета Савянскай Эстонскай Соцыялістычнай Рэспублікі, на аснове пятер прынятай Канстытуцыі і новага Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет.

Даручыць Прэзідыуму Часовага Вярхоўнага Савета Савянскай Эстонскай Соцыялістычнай Рэспублікі ўсталяваць час выбараў Вярхоўнага Савета Савянскай Эстонскай Соцыялістычнай Рэспублікі, на аснове завержанага пярэдняні Дзяржаўнай Думы Эстонскай Соцыялістычнай Рэспублікі Канстытуцыі».

Першая сесія Часовага Вярхоўнага Савета Эстонскай ССР

ТАЛІН, 25 жніўня. (ТАСС). Першае пасяджэнне Часовага Вярхоўнага Савета Эстонскай ССР акрывае старшыня дэпутат тав. Янон.

Старшыня Часовага Вярхоўнага Савета аднагалосна выбірае дэпутат Сасі, намеснікам старшынёй — дэпутаты Ольга Лаурішцін і Юна.

Затым аднагалосна выбірае старшынёй Прэзідыума Часовага Вярхоўнага Савета Эстонскай Соцыялістычнай Рэспублікі дэпутат Іоханес Варас, намеснікам старшынёй — дэпутат Таліт, членамі прэзідыума — К. Тэрт, Арбон, Пауэ, Ціханова і Тарпеа.

Старшыня Савета Народных Камісараў Эстонскай ССР зашваржаецца тав. І. Лаурішцін, яго намеснікам — тт. О. Сепрэ і Н. Андрэзон.

Часовы Вярхоўны Совет даручае Старшынё Савянскай Эстонскай ССР тав. Лаурішціну ўтварыць урад і ўнесці прапановы аб яго саставе на пасяджэнне Сесіі.

Першая сесія Часовага Вярхоўнага Савета Эстонскай ССР

ТАЛІН, 25 жніўня. (ТАСС). Першае пасяджэнне Часовага Вярхоўнага Савета Эстонскай ССР акрывае старшыня дэпутат тав. Янон.

Старшыня Часовага Вярхоўнага Савета аднагалосна выбірае дэпутат Сасі, намеснікам старшынёй — дэпутаты Ольга Лаурішцін і Юна.

Затым аднагалосна выбірае старшынёй Прэзідыума Часовага Вярхоўнага Савета Эстонскай Соцыялістычнай Рэспублікі дэпутат Іоханес Варас, намеснікам старшынёй — дэпутат Таліт, членамі прэзідыума — К. Тэрт, Арбон, Пауэ, Ціханова і Тарпеа.

Старшыня Савета Народных Камісараў Эстонскай ССР зашваржаецца тав. І. Лаурішцін, яго намеснікам — тт. О. Сепрэ і Н. Андрэзон.

Часовы Вярхоўны Совет даручае Старшынё Савянскай Эстонскай ССР тав. Лаурішціну ўтварыць урад і ўнесці прапановы аб яго саставе на пасяджэнне Сесіі.

На вяртэрні пасяджэнні Часовы Вярхоўны Совет аднагалосна зашваржыў прадстаўлены тав. Лаурішцінам састаў Савета Народных Камісараў Эстонскай Савянскай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Пад бурным апалысметам ўзго зала і воклічы «ура» першая Сесія Вярхоўнага Савета Эстонскай ССР прымае прыватнае правядзур народнаў вялікаму Сталіну. (ТАСС).

3 кожнага гектара 204 пуды жыта

Калгаснікі сельгасарцелі «Большэвік», Петрыкаўскага раёна, упершыню ў гэтым годзе атрылі рэкордны ўраджай на асушаным балоне. На плошчы ў 20 гектараў было пасеяна азімае жыта. Калі сабраны ўраджай абмалатзілі, аказалася, што з кожнага гектара сабрана 204 пуды жыта.

Апрача азімы на балоне было пасеяна 80 гектараў проса, 60 гектараў аўса, 10 гектараў ачышно, 10 гектараў бульбы, 10 гектараў канпель, кармавыя, сіённыя культуры і гародніна. Ураджай атрыманы такім, якіх ішо не бачылі за сваб жыцц калгаснікі. Калгасе стаў перадым у раёне па ўраджайнасці ўсіх культур.

Шлер кожнаму ў калгасе стаа яна, што асушаныя балоты — гэта выдатная ўраджайная глеба, якая не ўстапуе украінскім чарназёмам. У гэтым годзе калгаснікі сельгасарцелі «Большэвік» задаткова асушылі 200 гектараў балота.

А. ЕУСТРАТАУ.

КАМІОНІКЕ

Змешаная Камісія, створаная на пачатку Пагаднення Молатаў — Того ад 3 чэрвеня і Лазюскі — Того ад 18 ліпеня з уадуважальных Магільскай Народнай Рэспублікі і Манчжоо-го, — пачала сваю работу ў г. Чыта з 3 жніўня 1940 года.

Усяго было праведзена 6 пасяджэнняў, якія далі станоўчыя рэзультаты. За гэты час неаднаразова мелі месца паразы спецыялістаў-экспертаў. У луху ўзмацняе разумення бліды абмеркаваны і выпрацаваны інструкцыі па рабоце на месцаваці.

Закончыла работу нарада актыва лёгкай прамысловасці БССР

Закончыла сваю работу нарада актыва работнікаў лёгкай прамысловасці БССР. У спрэчках па докладу наркова тав. Курганова выступіла 20 чалавек. Асабліва ўвагу выступаўшы ўздылі наўчыўнаму ажыццяўленню Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня 1940 года.

Раззай крытыцы была палвергнута работа шкляной прамысловасці, выканаўша план 1-га п'ятэрдзья ўста на 73 проц.

Кіраўнікі Вяшнэйтэра тав. Чолаз указаў, што некаторыя швейныя фабрыкі ішо і зараз выпускаяць брак, не змагаюцца за поўную ліквідацыю дробных дэфектаў (впёскавая фабрыка «Спід Індустрыялізацыі») і ішо.

На нарадзе выступілі намеснік наркова лёгкай прамысловасці ССР тав. Бібікаў і загалыч

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

Абмяркоўваюць рашэнні Ліпеньскага Пленума ЦК ВКП(б)

Калі сакратар партыйнага бюро завода імені Вірава (Мінск) тав. Гулік закончыў свой лагяд аб выніках ліпеньскага Пленума ЦК ВКП(б), пачаліся абмеркаванні і спрэчкі.

— Расхлябанасць і недысцыплінаванасць, — гаворыць інжынер тав. Нахмановіч, — не зжыты яшчэ ў нашай партыйнай арганізацыі. Аб гэтым гаворыць хопць-бы сённяшні сход. Без уважлівых прычынаў на яго не з'явіліся некаторыя камуністы, а многія даволілі сабе спазніцца.

Тав. Нахмановіч указвае далей, што партыйная арганізацыя не ацаніла палітычнага і гаспадарчага значэння Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня, не ўсталявала ігнорыянтнага кантролю над выкананнем яго. Гэтым і аб'ясняецца, што праграмы і спазненні на заводзе не зжыты. Пасля Указа на заводзе было 30 прагулаў і 26 спазненняў на работу.

У рабоне пехаў няма яшчэ патрэбнай арганізацыі, з-за пераспарэнняў адміністрацыя часта простаішоў рабочыя і абсталяванне. Добрая справа і з якасцю прадукцыі. Паралельна брак не змяняецца 3 лютымі, якія выпускаюць бракаваную прадукцыю, ліберальнаюць, не прыцягваюць іх да самай строгай адказнасці.

Майстар сялярна-зборачнага пеха тав. Бурдус указвае, што, на вялікі сорам партыйнай арганізацыі, адным з першых пасля Указа зрабіў прагулы член партыі Лабунь і калыгават Бурдус. Партарганізацыя даўга ня выключыла з гэтых заарганізаваных вытворчасці, не выключала іх з ролу партыі. З пачатку палітычнай сепаратызму партарганізацыя працягвала іх да апошніх дзён узначальвае пэчавы камітэт профсаюза.

Пераходзячы на сямідзённы тыдзень і васьмідзённы рабочы дзень, дырэкцыя і аддзены заводпрайдуўства не прадумалі, як лепш арганізаваць работу пехаў, прадастаў, уцэляць рабочы дзень. Гэта сказваецца на прадукцыі і якасці працы рабочых. Па віне новамеханічнага пеха, які выпускае многа браку, штодзённа галзіма простаішоў рабочы сялярна-зборачнага пеха. Завод у ліпені і жніўні працуе значна горш, чым у папярэднія месяцы. За 20 дзён жніўня сялярна-зборачны пех не сабраў поўнаці цн аднаго станка.

У запущаным стане знаходзіцца інструментальная гаспадарка. На роспугі патрэбных інструментаў і запчастак дзелей да іх рабочыя штодзённа трапляюць пмат мінут, а часам і поўны гадзіны. Адна галоўная механіка займае рамон абсталявання. З усімі гэтымі аглянасіямі мірыцца партыйная арганізацыя.

Партгорг новамеханічнага пеха тав. Шмерліг востра ставіць пытанне аб ролі майстра на вытворчасці. Ён крытыкуе адміністрацыю завода і пехаў за тое, што яны неааанзьяваюць майстроў, не ствараюць ім неабходных умоў у рабоне, не патрабуюць ад іх адказнасці за выкананне вытворчай праграмы, за арганізацыю працы.

Па-дзелавому абмяркоўвалі камуністы раённы ліпеньскага Пленума ЦК ВКП(б), ускрылі памылкі і нелахопы ў рабоне, указвалі, як іх знішчыць, як па-бавому выканваць Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня.

У прынятай рэзалюцыі камуністы аднадушна адорылі рашэнні ліпеньскага Пленума ЦК ВКП(б) і вызначылі мерапрыемствы па іх выкананню ва ўмовах свайго завода.

І. ВАСІЛЬЕУ.

Як Мінскі гарком рэагуе на скаргі працоўных

Калі грамадзянін І. звярнуўся ў Мінскі гарком КП(б)С са скаргай на хуліганскія паводзіны кандыдата ВКП(б) Бурдуса, ён быў ушэўны, што на яго заяву хутка будзе рэагавана.

Але дарэмна былі яго надзеі. 2 ліпеня заява была перададзена для выяснення інструктары оргадзела тав. Гольнікаву. І тут яго заява жонка і наўга.

Прайшоў месяц з дня пацвярджэння заявы. Бурдус асуджана за хуліганства. Але гэта на яго не пацвярджана. Няўна ён у другі раз папаў на лаву пакуднікаў, як злосны прагульчык. А інструктар гаркома тав. Гольнікаву толькі 6 жніўня знайшоў час расследваць заяву аб паводзінах Бурдуса.

Мінскі гарком партыі груба парушае патрабаванне ЦК ВКП(б) аб 10-дзённым тэрміне разбору скарг працоўных. У большасці выпадкаў заявы ляжалі неразгледжанымі па 2—3 тыдні, а часам і больш месяца.

26 чэрвеня 1940 года з ЦК КП(б)С у гарком было перададзена пісьмо вучаніцы адной з школ Мінска. Толькі праз месяц гэта пісьмо было перададзена ў Мінгорбюро. Або такі факт. У гарком паступіла скарга тав. Булаўна. Але пакуль яна трапіла на прызначэнне (у оргінструктарскі аддзел), прайшло 8 дзён.

Негэта сказаць, што ў гарком КП(б)С не нададзены ўлік пастановаў скаргаў і пісем. Але ўсё бяда ў тым, што вылучэнне, праворка і праходжанне іх па аддзелах запісваецца на многа дзён, а тэ і на пачыны месяцы.

Напрыклад, 9 красавіка г. г. рэдакцыя адной з газет паслала гаркому пісьмо В. для рэагавання. В. паведаміў, што на будаўніцтве МЭС-2 робіцца агідная справа, асобныя рабочыя будуюць займаюцца самазабеспячэннем. Сакратар гаркома тав. Веленскі на другі дзень перадаў пісьмо для правёркі загадчыку оргадзела тав. Азіркеву. Той у сваю чаргу вылучыў камісію, якая закончыла праверку пісьма 23 мая. Выявіўшы камісію былі абмеркаваны на пасяджэнні бюро гаркома толькі ў пачатку чэрвеня.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) заўсёды патрабуе ад кіраўнікоў партыйных арганізацый уважліва, чула адносіцца да пісем і скарг працоўных, хутка рэагавана на іх. Аб гэтым забываюць у Мінскі гарком партыі.

А. КАРПУСЕНКА.

Падрыхтоўка да Міжнароднага юнацкага дня

У камсомольскіх арганізацыях сталініцы БССР пачалася дзейная падрыхтоўка да святкавання XXVI Міжнароднага юнацкага дня.

На прапрыемствах, ва ўстановах, шпіннерскіх атрадах і фарпастах праводзяцца гукаркі, лекцыі і даклады. Рыхтуюцца ваенна-танцавыя ігра і навуны ваенназнаваы нахад на 30 кіламетраў. Па студэнтах будуюць правядзенні фізкультурнага спартоўніцтва і з'яча норм на значок ПНА.

У Палацы піонерў і акцібрат 29 жніўня арганізуюцца кастэр. У госці да піонераў і школьнікаў прыдуць старшы камсомольцы, прапуючы зараз на кіруючай партыйнай і савецкай рабоне, камандзіры Чырвонай Арміі. Тут-жа 30 жніўня адбудзецца вечаар для школьнікаў 8-х, 9-х і 10-х класаў. Вечар сустрэчы моладзі са старымі рабочымі належава камсомольскага арганізацыі радзьевамола.

31 жніўня гарадскі камітэт камсомала склікае сход камсомольскага актыва сталіцы, прысвечаны XXVI Міжнароднаму юнацкаму дню.

НАПЯРЭДАДНІ СЛАУНАЙ ГАДАВІНЫ

СОВЕТСКАЯ МЕДИЦИНА У ЗАХОДНІХ АМЛАСЦІАХ БССР

(Гутарка з намеснікам Народнага Камісара аховы здароўя БССР тав. С. Я. Эпштэйнам)

Набліжаецца першая гадавіна вызвалення працоўных Заходняй Беларусі ад зямлі польскіх панцоў. 12 месіцаў — тэрмін гэтых кароткі ў гісторыі народа. Але за гэты перыяд у заходніх абласцях прароблена сапраўды гіганцкая работа па будаўніцтву новага жыцця.

Каронныя змяненні адбыліся ў справе аховы здароўя насельніцтва.

Незадакладны польскія ўладары менш за ўсё цікавіліся ахавой здароўя працоўных. Мельніцкая халамога была аднава на вождж капіталістам, прыватнікам. Мельніцы ў панскай Польшчы служыла багатым. Яна была нецвятой працоўным масам. Цьвякі характэрных лібаў.

За аперацыю браў 5 злотых, за санс дыягносты — 2, злотых, за прасвечванне рэнтгенам — 4 злотых, за амбулаторны прыём — адзін злоты. Прабыванне ў большыні амбулаторы ад 6 да 10 злотых у дзень. З рожанніцы ў большыні браў не менш пяці злотых у дзень.

Хто з рабочых і сялян быў панскай Польшчы мо карыстацца паслугамі ўрачоў? Шкава, што ў большыні без ааанс не прымаў нават інфекцыяны хворых.

У малазачысцую большыню, напрыклад, была настаяўна непячэная хворая з заваротам кішчок, і каб улацць за лячэнне, ёй прыслалі правадзца апошняю кароў.

Панскай медыцынскай халамога была нецвятой працоўным, малалікі большыні прапавалі ладэка не з поўнай наругавай, а хворыя валаіліся дома без тапамогі. У Гродне, напрыклад, навуруза коенага фонда не перавышала 30—40 проп.

Сельская медыцына была ў поўным

бюджэтнага і агульнадаступнага меляпыскага абслугоўвання.

Насельніцтва стала шырока карыстацца ўсімi аб'ятамі савецкай медыцыны. У першыя ж лі вышлі ў баваы пахоты піль санітарных атрадах, узбрёных дэзінфекцыйнымі камерамі, лубавымі ўстаноўкам і іншым інвентарам. Яны рушылі на прасаданых дарогах у самаы ладзкія вёскі.

Органы аховы здароўя звярнулі самую сур'ёзную ўвагу на стварэнне магутнай санітарна-прафілактычнай сеткі. Адкрыты 52 санітарныя станцыі (раней не было ні адной). Створана 12 скра-венеральна-і і 11 туберкулёзных дыспансераў.

У заходніх абласцях зараз прапуюць 112 станцый хуткай дапамогі, раней не было ні адной. Хворых абслугоўваюць 335 поліклінік і амбулаторыі. Поліклінікі абсталяваны найлепшай апаратурай; у іх арганізаваны прыём па ўсім спецыяльнасцям. Адкрыта 38 меляніцкіх пунктаў па прапрыемствах, колькасць якіх да канца года дасягне 58. Мельніцкая запамата набліжана да рабочых мас.

Да 17 верасня на тэрыторыі заходніх абласцей было толькі 66 больніц, з іх 6 на сяле. Зараз большыня сетка павялічылася да 200. Да канца года колькасць больніц будзе дасягнула да 260, з іх 115 у сельскіх мясцовасцях. Колькасць коек у больніцах павялічылася больш чым у тры разы. Пад большыні аааведзены лепшыя будынкі — замкі вельмож, вільны капіталісты, сякібы пзмешчыкаў.

Народны камісарыят аховы здароўя БССР звярнуў асаблівую ўвагу на ўмацаванне сельскай урачоўнай сеткі, на ўмацаванне набліжэнне медыцынскай тапамогі да высковага насельніцтва. Да 1 ліпеня на вёскы створана 170 вельчарскіх і фельчарска-акушарскіх пунктаў, якія раней зусім не існавалі. Да канца года іх будзе каля 350.

Наркамат аховы здароўя паслаў у заходніх абласцях значныя кадры меляніцкіх рабонікаў — каля 150 урачоў, 630 фельчарў і 1.700 меляніцкіх сяспёр. Дадчына-маці ўпершыню адчула кло-

КАНСУЛЬТАЦЫІ ПА МІЖНАРОДНАМУ СТАНОВІШЧУ

Працоўныя нашай краіны працягваюць вельзэрную цікавасць да міжнародных падзей. Пойнт на лекцыі, даклады на міжнародных пытаннях вельзэрны. Ён не заўсёды задавальняецца. Акрамя таго, лекцыянальная форма прапаганды не вычэрпвае ўсім пытанні міжнародных адносін, якімі цікавіцца многія працоўныя.

У гэтым свяце заслугоўвае адорыння вождж групавых кансультацый па пытанні міжнароднага становішча, якія праводзяцца гомельскім Домам партыйнай ааасеты.

На кансультацыю, якая адбылася 7 жніўня, сабралася больш 40 чалавек. Тут былі настаўнікі, служачыя.

Кансультацый Дома партасветы тав. Шучуц атрымаў 20 пытанняў у пісьмовай форме.

Прысутныя цікавіліся: ці існуе зараз Берсальская сістэма, якое ўнутранае становішча ў Францыі; якія перспектывы ўзаемаадносін Англіі і Францыі; нашы ўзаемаадносін з Фінляндіяй.

Тав. Шучуц у папулярнай форме адказаў на ўсе пытанні.

Вычарпана паказаву кансультацый, як знішчалася сістэма пасляваенных дагавораў. Падабязна спыніўся ён і на пытанніх ўзаемаадносін паміж Англіяй, Францыяй і Італіяй і на палітычым імперыялістаў ЗША.

Кансультацыя задаволіла прысутных. Гэта адзначылі настаўнікі Стрэшнінскага раёна тав. Булакімаў, рабонік

гандальчотрапаса тав. Агур'янава, настаўнік гомельскай школы імені Карла Маркса тав. Ільін. Яны лаглыбілі свае веды па рату пытанні міжнароднай палітыкі, даведзліся аб многім. Кансультацыя выклікала ў прысутных яшчэ большую цікавасць да міжнароднага жыцця.

Негэта не адзначыць і некаторыя нелахопы ў арганізацыі і правядзенні групавых кансультацый па міжнароднаму становішчу. У Дома партасветы спадзююцца ў асноўным на афішу і заікаўленасць працоўных. «Толькі-б прышлі, а хто прыдзе — не важна» — разважваюць там. Аднак пытанне аб характары аўдыторыі, яе аднароднасці ў сэнсе палітычнай і агульнаасветнай падрыхтоўкі вельмі важна для кансультацый, які павінны аааведным чынам падрыхтавацца і выкладаць матэрыял.

Важнейшай умовай падрыхтоўкі групавых кансультацый з'яўляецца папярэдняе атрыманне і вывучэнне пытанняў. Трэба сказаць, што і ў гэтай справе рабонікі Дома партасветы разважваюць на самацёр.

Вывад: арганізацыя інтэлігентных і групавых кансультацый, прысвечаных міжнароднай палітыцы, неабходна і вельмі важна. Іх трэба праводзіць частей, прыцягваючы шырокае кругі інтэлігентных, рабонік і служачых, партыйнага і савецкага актыва. Групавыя кансультацыі павінны дасканала падрыхтоўвацца.

А. ГІНЗБУРГ.

МІМА ГАЛОЎНАГА

(Сход пераўняй партарганізацыі Мінскай АТС)

Прадстаўнік райкома зачытаў пастанову ліпеньскага пленума ЦК ВКП(б).

— Хто жадае выказацца? — звярнуўся да схода старшыня.

Маўчаць.

— Не запягвайце, таварышы, выступайце, — настойвае старшыня.

На «раскачку» затрачавана некалькіх мінут. Нарэшце, выступае партгорг тав. Карончук. Ён толькі пераічылае вышадкі прагулаў. Па яго падліку іх тры. На самай-жа справе, як пасяя высветлілася, прагулы зрабілі 5 чалавек.

— 3 магарылаў газет, — сказаў у сваім выступленні камуніст тав. Клепцэ, — вышадкі, што прагулы яшчэ не зжыты...

Ні адной заўвагі аб становішчы ў АТС.

Ні слова аб выкананні па прапрыемстве Указа ад 26 чэрвеня. Такім-жа агульным было і выступленне тав. Емелячыка.

Камуністы гаварылі аб іншых прапрыемствах, аб былых справах у АТС, прапуючы аб галоўным — якча перабудова работа зараз, як партарганізацыя кантраліруе выкананне Указа.

А гаварыць ёсьць аб чым. Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня выконваецца ў АТС рэмна. Імчо не дайшоў да свлячэння рабочых гістарычнае значэнне Указа. 17 жніўня, напрыклад, ліпенныя рабочы Чэрнік заявіў дырэктуру, што 19 жніўня ён не выйдзе на работу — раніш з'еззіць у вёску. Так ён і зрабіў. Гэты факт, як і іншыя падобныя яму, не стаў прадметам абмеркавання на рабочых сходах. Партарганізацыя не кантраліруе выкананне Указа.

завішы праходзіць міма такіх абурочых фактаў.

Перабудова ў АТС прайшла фармальна. Увешен 8-газіныны рабочы дзень, але ён даўдэка не заруган. Заўдэга да званка служачыя абавянагата аддэла пачынаюць рыхтавацца выходзіць з устаноў. Дзелава работа спыняецца. Ады прыбрыворы са стала паперы, іншыя рыхтуюць палыто і галошы. У асаблівасці не заруганы ўдасцювая наглядчыкі. 15 чалавек штодзённа прапуюць на лініі. Сьць вышадкі, калі яны займаюцца пабочнымі справамі, але ніхто не кантраліруе іх работы.

У рабоне АТС лічэ многа браку. Комауністы ў пехах і брыгадах не ўзялі пад свой кантралю выкананне Указа. На гэтых галоўных момантах і трэба было зааастрыць увагу схода.

Неаратрыным было выступленне галоўнага інжынера АТС, члена КП(б)С тав. Парфіякова.

— Паць прагулаў, — заявіў ён, — для нашага калектыва не так ужо многа, нічога страшнага ў гэтым няма.

Сход абываваа аддэса да выступлення Парфіякова.

На сходы нават не было прынята ніякага рашэння. Яго даручылі «аформіць» тром таварышам, хоп прапчыных прапалоў на сходы не было ўнесена.

Прадстаўнік Сталінскага райкома КП(б)С тав. Нахмановіч не пааарыла камуністы, безудзельна аддэслася да фармальнага абмеркавання рашэнняў ліпеньскага Пленума ЦК ВКП(б).

КАНДЫДАТЫ З ПРАТЭРМІНАВАНЫМ СТАЖАМ

БЛІМАВІЧЫ. У раённай партыйнай арганізацыі былі яшчэ кандыдатамі партыі, у якіх кандыдацыйны стаж дасягнуў трох, пяці і нават васьмі год. У пераўняй партарганізацыі Міхайлаўскага спіртазавода на ўчале састаіць тав. Моўраў. Ён з'яўляецца кандыдатам з 1932 года. Партыйная арганізацыя не занялася яго выхаваннем, а сам тав. Моўраў звязвае са сваім становішчам і перастаў каліпаціцца ад партыйным сябе да ўстаўлення ў члены партыі.

У 1932 годзе была прынята ў кандыдата партыі калгасніца сельгасарпелі імені Карла Маркса Анастасія Гамалка. Прайшло 8 год, а яна ўсё астэцца кандыдатам. Справа ў тым, што пярвона партарганізацыя не занялася яго выхаваннем, не давала ёй даручэнняў, не цікавілася яго вучобай. Толькі ў гэтым годзе т. Гамалка была вылучана званяна-

вой. Яна стала расці на рабоне, старанна стала прапавалі над павышэннем свайго тэарэтычнага ўзроўню.


Пярвочная партарганізацыя хукаркі ў 1937 годзе прыняла ў кандыдата партыі на прапрыемстве па год матэрыялу. Аб гэтым многа гаварылі ў пятай міаскай школе. Але яму дыпер сорамна перад настаўніцай Ольгай Іларыянаўна Палубінскай, перад асістэнтам. Ён, Тав. Мажонка, з-за зьянісці свайой на працягу вучэбнага года адстаў па рускай мове ад свайх аднакласнікаў.

— Больш гэтага не будзе, — заўважыў ён.

Першае пытанне — «Правяісаны частак «не» і «ні». Чотка, ясна, ілюструючы правілы прыкладамі. Толька вычарпанымі алказ. Ён таксама расказвае, у якіх выпадках тавіска коока пра анадаронных членах сказа з залучэнні і без залучэння.

Мы прысутнічалі на вусных іспытах па беларускай мове і ў вучнёў 5 класа. Адказвае Геналій Кароль, здыны хлапеч, але ён не вучыў беларускай мовы, і ні адзін адказ яго не можа залучыць. У школе № 5 у час летняга адпачынку многа зрабіў ў наракту падрыхтоўкі да асенніх іспытаў: былі створаны рэпетытарскія групы, аднак не ўсе яны ў адвольнага меры змагаліся за ліквідацыю прабулу ў вечах вучнёў. Работу груп не ў дастатковай меры кантраліравалася дырэкцыяй. Маза ўвагі звароталі на пісьмо ааастаючых вучнёў, маза было практыкаванняў. У выніку многа вучні старэйшых класаў пішучы: «БЕБеская, увосінь, углВлашоша». Самі тэксты пішуча неааанна, брудна.

Далёка неўпымальныя вынікі асенніх іспытаў у міаскай школе № 8. Тут павінна паўторна экзаменавацца толькі па рускай мове каля 90 вучнёў. Па адказах і пісьмовых работах не адчуваецца, каб вучні ўмоаанена рыхтаваліся да іспытаў у час канікул. Праўда, а ліпеня месіца



У Мінск прыбыла дэлегацыя ааастаўнаў дзеючых прадпрыемстваў лётнай прамысловасці для правёркі коду сацыялістычнага аааборніцтва Украіны і Беларусі. На фатаграфіі злева направа: начальнік ааастаўнаўскага калгасера малочнага ааабутку першага папывацкага пеха ч. свай фабрыкі імені Кагановіча В. І. Палюшкін, расказвае дэлегацыі аб рабоне канісе Справа палева В. І. Палюшкін, ааастаўнаў, 4-й ааабутковай фабрыцы імені 10-го года ВЛКСМ М. С. Таманюў, ааастаўнаў швейнай фабрыкі імені Горькага Е. І. Булакімаў, дырэктар швейнай фабрыкі імені Смірнава-Пастаўніка Я. Б. Гламан. Фото М. Савіна, (Фотакроніка ВЕЛТА).

ЧЫРВОНАЙ АРМІІ — ДАСТОЙНАЕ ПАПАЎНЕННЕ

Нямнога часу атэлася да чарговага прызыва маладых людзей 1920—21 г. нараджэння ў Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію і Ваенна-Марскі Флот. Ваенны камісарыяты Мінскай абласці абмеркавалі аб лобрым іх фізічным развіццю.

У сацыялістычным сапрабніцтве лепшую падрыхтоўку да прызыва на пшаше месіа вышадў Кошыцкаскі раён. Т сярю прызыўнікаў 90 проц. варшавіскаскіх стралякоў, 91 проц. значыстаў ПІ 98 проц. значыстаў ГСА першай ступені і 26 проц. другой ступені. Амаль у прызыўнікі з'яўляюцца значыста ПШКА ў разне сістэматычна рабонікі масавыя абаронныя мерапрыемствы прызыўнікамі — дубокавоыя тавыны ігры, пахоны ў прапвагазах, страконья сапрабніцтва і т. д. Добра і стаўлена падрыхтоўка работа да прызыва на мінскіх прадпрыемствах, станкабудавальным заводзе імені Вірава МЛЭС-2 і інш.

У лепшых памяшканнях — рабочых калгасных клубах, пілогах, ламах оокультуры абстаўляваюцца прызыўнікпункты. Пампніканы ўпрыгожаны выстаімі, плакатамі і лозунгамі. Ілюструючы жыццё і быт Чырвонай Арміі і дасягненні краіны Советуў.

Німа больш высокай чэспці для савецкага грамадзяніна, чым са зброёй у руках ахоўваць мірную працу свайой радмы. Вось чаму нава моладзь чакае і прызыва, як валагата свята.

Валікая ўвага ўдзяляецца фізічнаму

Мінскі абласны ваенны камісар.

НА АСЕННІХ ІСПЫТАХ

Да стала падыходзіць шасцікласнік. На твары прыкметна хваляванне.

— Мажонка Толька? — пытае настаўніца. — Ну, адказвай на першае пытанне, толькі не спыняйся.

Толька перажывае, што асеннія іспыты не адорываюцца ад вясенніх. Яны ставяць зааау — правярыць вельзэрны чына па прапрыемстве за год матэрыялу. Аб гэтым многа гаварылі ў пятай міаскай школе. Але яму дыпер сорамна перад настаўніцай Ольгай Іларыянаўна Палубінскай, перад асістэнтам. Ён, Тав. Мажонка, з-за зьянісці свайой на працягу вучэбнага года адстаў па рускай мове ад свайх аднакласнікаў.

— Больш гэтага не будзе, — заўважыў ён.

Першае пытанне — «Правяісаны частак «не» і «ні». Чотка, ясна, ілюструючы правілы прыкладамі. Толька вычарпанымі алказ. Ён таксама расказвае, у якіх выпадках тавіска коока пра анадаронных членах сказа з залучэнні і без залучэння.

Мы прысутнічалі на вусных іспытах па беларускай мове і ў вучнёў 5 класа. Адказвае Геналій Кароль, здыны хлапеч, але ён не вучыў беларускай мовы, і ні адзін адказ яго не можа залучыць. У школе № 5 у час летняга адпачынку многа зрабіў ў наракту падрыхтоўкі да асенніх іспытаў: былі створаны рэпетытарскія групы, аднак не ўсе яны ў адвольнага меры змагаліся за ліквідацыю прабулу ў вечах вучнёў. Работу груп не ў дастатковай меры кантраліравалася дырэкцыяй. Маза ўвагі звароталі на пісьмо ааастаючых вучнёў, маза было практыкаванняў. У выніку многа вучні старэйшых класаў пішучы: «БЕБеская, увосінь, углВлашоша». Самі тэксты пішуча неааанна, брудна.

Далёка неўпымальныя вынікі асенніх іспытаў у міаскай школе № 8. Тут павінна паўторна экзаменавацца толькі па рускай мове каля 90 вучнёў. Па адказах і пісьмовых работах не адчуваецца, каб вучні ўмоаанена рыхтаваліся да іспытаў у час канікул. Праўда, а ліпеня месіца

дзёрныя школы прапавала адста чым рабтам нававаць рэпетытарскі групы пры школе № 5. Але на гэтым абмеркаванні. Дырэкцыя школы, ч мусьці, палічыла залішнім кантралірава іх вучобу.

Два вучні чвартага класа Беля Ільвінор і Майсей Аліштупер павінны бы займацца ў групе па вывучэнню рускай мовы, але яны на зяпакі не з'яўлялі Дырэкцыя прайшла міма гэтага факта У выніку і Ільвінор, і Аліштупер не тоўчу зноў напісалі на «арна».

Наогул у школе вельзэрны па рукай мове вельмі нізкія. Вучаніца 7-класа Фая Алібінтар не вела на правілаў дасаваннава, бытаецца ў сва наваых качачках і піша, напрыклад «Найлава». «Моя сабока меленно пр блнжал'Ось». «...воробей камнем ушад о рет самой ее мор'бі».

Або ўзяць вучнёў 9 класа. Навяны запускаюць буйнейшыя арфаграфічныя і сітакстычны памылкі, не ўмею лагічна правільна сфармуліраваць вусна, ні пісьмова самага ааавентарна сказа. Ааавраецца безнасць лексіона.

Ізя Лізёнберг, які лічыцца адным лепшых вучнёў у школе, псаў сазьне не на тэму «Я фарміраваўся кааакта Рашметава» па твору Чарышэўска «Што рабіць?». Замест таго, каб с прафуды ў сачыпенні адлістраваць вопыт, як сапраўднага бараньбіта і светлае будучае, дзьянікласнік вельз неааанна, адрыстымі фразамі, часа траічымі змест, паваржоўна наў я партрэтны характарыстыкаў. Вось пріклад: «Рахметаў многа займаўся пал с боі, амаль увесь час ён трапіў на чытанне і вывучэнне». І ўсё.

Правяісаны прыклады ярка ова чаць, што ў 8-й і раздэ іншых мінскі школ сур'ёзна не заімаіліся падрыхтоўкай вучнёў да асенніх іспытаў, роўны чынам, як і педастаткова прапавала не ўсваеннем праграмага матэрыялу а працягу ўсяго вучэбнага года.

А. МІНЬКОУ.

ДЗІЎНАЯ БЕСКЛАПОТНАСЦЬ

Да пачатку навуцальнага года атэлася дзіданыя дні. Аднак большасць школ Брунскага раёна не падрыхтавалася да прыёму вучнёў.

Вельмі длопа абстаіць справа з рамонтам пачатковых школ пра калгасе «Чырвоная зорка» і імені Бузіннага, Сакалавіцкага сельсавета, і пры калгасе «Шлях сацыялізма». Жаберачкага сельсавета. Далёка не закончан рамонт Сакалавіцкай НСШ. Дырэктар НСШ т. Лебядзінскі замест падрыхтоўкі школы да навуцальнага года заняўся рамонтам свайой кватэры. Без ведама раёна і сельсавета ён заняў і абсталяваў два класы сабе над кватэру, а школу пераводзіць на лухзменную работу. Ні адна школа раёна не забяспечана ў дастатковай колькасці паліва на зіму.

Непярэдня становішча з уаааплектаваннем школ стаўнікаў. У гэтым напрамку дапушчана поўная нерабяржыа і наарганізаванасць. Не ўсе дырэктары СШ і НСШ

ведваюць састаў свайх настаўнікаў, коолькі апааніх калчэткава не замачаваны з школы. Былі факты, калі раёна аоані свайх настаўнікаў (т. Слонскую—Ухвалаская НСШ, т. Шакура — Кляноўска пачатковая школа, т. Лапошка—Сакалавіцкая пачатковая школа і інш.) а пачатку накінуў на старых мясцах, і с тым у апошнія дні прызначыў новы школы.

Школы раёна адчуваюць вялікую па тробу ў наглядных дапаможніках і ў абсталяванні для фізічных і хімічных кабінетаў.

У гэтым годзе 18 СШ, НСШ і пачатковых школ будуюць прапавалі на дзве зямны. Для іх

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ДАПОМОГА КІМАУЦАЎ

ІБЭСБ. 23 жніўня. (Нар. «Звядзі»), аўчыне нас, як у кароткі час зра-наша прадпрыемства перадавым. Па гэтым агульнаму ў штогадзіннай грамадзянскай газеце «Тружнік» (№ 10) апублікавана лістэма работніцкай фабрыкі «Катон» да работніцкай фабрыкі чужоцка-трыкотажнай фабрыкі ім. КІМ.

Урачэная фабрыка «Катон», на якой працуюць, — гаворыцца ў лістэме, — гэта капіталіст-амерыканскі. Чужоцка-трыкотажная фабрыка працуе ў гэтым горадзе з 1914 года, а капіталіст атрымаваў пача-ток трыццаці літ частага прыбытку.

Урачэная фабрыка прынёсла нам вызва-рэння. Зараз фабрыка нацыяналізавана. З 29 ліпеня мы працуем ужо на сацыялі-стычным прадпрыемстве. Пачалася работа на вышэйшым узроўні. Хоць працаваць цяжка і леш, каб быць у ліку пера-рабочых чужоцка-трыкотажных прад-прыемстваў СССР.

Урачэная фабрыка павялічыла на-роста павялічыла барацьбу за сацыялі-стычныя дэталы да працы. Калі раней мы працавалі ў гэтым горадзе ў 22 гадзіны чужоцка, то зараз работніцы фабрыкі Марыя, Цвіліяна Стася і іншыя даюць па 32 гадзіны чужоцка. Ра-ботніцы чужоцка мужчынскіх наскоў Ра-ботніцы і Карпанчычы на вышнім шаўковым фабрыцы даюць па 8 туніз замест нормы ў 5 туніз.

Урачэная фабрыка і чужоцка павялічылі вы-пуск прадукцыі. Кожны работнік і ра-ботніца гарыць жаганнем перадаваць на-праваў. Таму мы і звяртаемся да вас да дапамогі, каб перадаць выш-нішніх стыханаўскай фабрыцы ім. КІМ. Мы перадаем і дапамогу будучым патхіянам на новай палітві ў справу нашай са-цыялістычнай барацьбы. Мы перадаем і дапамогу будучым патхіянам на новай палітві ў справу нашай са-цыялістычнай барацьбы. Мы перадаем і дапамогу будучым патхіянам на новай палітві ў справу нашай са-цыялістычнай барацьбы.

ДЫРЭКТАР НЕ СПЯШАЕЦЦА...

На Барысаўскім запаркавым камбіна-це імені Кірава аўна не ўсё добра. 26 месяца ў месяц краіна недаатрымае тысячы скрынак запалак. У чэрвені вы-творчы план выканан на 86 проц., у ліпені — на 54,6 проц. Брак дасягае вя-лікіх размероў. Кіраўнікі аб'являюць не-выкананне плана тым, што папера для каробак, прыслана на камбінат, аказа-лася ў сваёй большасці бракаванай, і фабрыка мела вялікія праблемы.

Але не ў гэтым усё зноў Кіраўнікі кам-біната, атрымаўшы ў рукі два выключна важныя дакументы — Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня, нічога не сутнаеці не зрабілі, каб па-большавіць выкананне іх. Яны толькі рашылі застрахаваць сябе ад усякіх непрыемнасцей. Брак, паводле іх думкі, выкусаўся таму, што работні-цы працавалі на машынах пры 49 абаро-тах. І дэфекты аддала распараджэнне зменшаных лік абаротаў на з'мяльна-на-бачных машынах да 40—42.

Так спяшаецца. Машына, моў, будзе працаваць больш навоўна, работніца бу-дзе менш спяшацца — і зменшаныя брак. А што пры такіх абаротах нехта праваўнікаў норму — гэта для дырэк-тара не так важна.

Стаўны на памылковы і шэдыны шлях, самастрахоўніцкіх і камбіната та-кім чынам садзейнічаў зніжэнню прадук-цывасці працы і дэзарганізаваў ка-лектыў.

Брыгадзір Дубіна настойліва ўпраш-вала галоўнага інжынера вярнуць машына, на якой яна працуе, ранейшую быстра-ту. Яна практычна даказала, што паве-лічыне ліку абаротаў машыны ліквіды-руе аб'явіцца на якасці прадукцыі. Іно-голькі садзейнічае павышэнню прадук-цывасці працы, стыханаўскай выпра-боўцы. Дубіна «ававала» сем абаротаў, але ў астатніх работніц з'мяльна-на-бачных машынах пераходзіць працоўны на аменшанай хуткасці і замест 75—80 тысяч скрынак запалак яны пачалі вырабляць 70—73 тысячы. Брак-жа, як і раней, не змяншаецца. І прычым та-к зусім не ў колькасці абаротаў, а ў арга-нізацыі працы, у дысцыпліне на вы-творчасці.

Між тым на гэта тут не звярнулі да-

статковай увагі. Указ Прэзідыума Вярхоў-нага Савета СССР ад 26 чэрвеня на-рушаецца кожны дзень. За апошні час мелі месца звыш 50 прагулаў. 36 прагулаў зніжылі яшчэ не прычынны да адказ-насці. У судовыя органы справы пе-радаюцца са спазненнем на 10—15 дзён і больш. Прагульшчыні, асуджаныя ў лі-пені да прымусовых работ з адлічэннем поўнага працента з атрымаемай зар-платы, фактычна яшчэ свайго пакарання не адбываюць. Так, напрыклад, А. Вы-шніца асуджана на тры месяцы прымус-овых работ; ён на камбінаце выкану-е чы ліст ад 17 ліпеня, а трыны з яе не ўтрымліваюцца. Яшчэ 29 чэрвеня зрабіла прагул Анастасія Дубава, але і да гэтага часу прыгавор суда, вынесены ёй, не выконваецца.


З 28 ліпеня на 11 жніўня ў розныя дні зрабілі прагулы 14 чалавек. 6 з іх самавольна пакінулі работу. Работніца Валаховіч пайшла з прадпрыемства 28 ліпеня, работніца Клеп'я — 29 ліпеня. Дырэктар-жа тав. Дзінінскі толькі 12 жніўня (праз 15 дзён пасля з'яўлення адказнасці) пайшоў загал аб адданні гэтых дэзарганізаваных вытворчасці пад суд. Такое, з дазволу сказаць, «апа-ратывае» разважэнне ніяк не садзейнічае ўмацаванню працоўнай дысцыпліны на камбінаце.

Яшчэ адзін прыклад. Майстры цехаў шырэйшага Казлоўскі і Грышчынскі 1 жніўня напісалі заяву на камбінат у тэрмін 30 мінут раней устаноўленага часу абав'язкі абезьдены перадача. 3-за на-рушэння графіка ў стававай атрымаўся вялікае скапленне абезьдены. У выні-ку — работніцы пачынаюць і каробачы-зыхітываюцца цэлыя спазніўшыся на работу. 10—15 рабочых гадзін страціла вытворчасць 3-за самавольнага на-рушэння графіка майстрамі.

І ўсё-ж тав. Дзінінскі не знайшоў тут паршэння Указа. Ён абмежаваўся вы-насеннем вымовы майстрам — дэзаргані-затарам вытворчасці.

Пасля ўста гэтага гадзіна, што яшчэ слаба дысцыпліна ў цехах запала-кава камбіната, што прадпрыемства сістэ-матычна не выконвае плана і выпускае няабраўнасную прадукцыю.

Р. СІМХОВІЧ.



Была катэдра-кампозытка О. А. Аляксандрава, вара студэнтка Інстытута народнай гаспадаркі (Мінск) праводзіць заняткі ў родным калгасе «Сопяліно», Старадарожскага раёна. На адымку: Оля Аляксандрава ў кругу сваіх адасляшчанаў чытае паэму. Фота В. Даміна.

НАСУСТРАЧ ПЯТАЙ ГАДАВІНЫ СТАХАНАЎСКАГА РУХУ

ВЫДАТНЫЯ ПАКАЗАЛЬНІКІ

Ковымі вытворчымі перамогамі сустра-кае калектыў мінскага вагонрамоннага заводу імені Мяснікова 5-ю гадавіну ста-ханаўскага руху. Шырока разгарну-нася сацыялістычныя спабодніцтва памі-ж цэхамі і брыгадамі кожны дзень прыносіць новыя поспехі.

Пры абмеркаванні прыёма гарнякоў шахты «Центральна-Ірына» імені Сталіна заводом было ўста абавязаль-на выкананне гадзіннага плана да 15 лі-стапада. Гэта абавязальна зраза з часцю рэалізуецца. На 26 жніўня 8-ме-сячны план выканан на 120 проц., вы-лучана прадукцыі звыш плана на 263.400 рублёў.

За сем месяцаў гэтага года прадук-цывасць працы ў параўнанні з гэтым-

жа перыядам мінулага года ўзраста на 30,7 проц.

Прыблізна 5 гадавіны стыханаўска-га руху выклікала новы вытворчы ўздым на заводзе. Адзін з першых ініцыятараў многатагоннага абслугоўвання ў калек-тыўнаму цеху токар-стаханавец тав. Мезін штодзёна перавыконвае новае змянен-нае заданне на 180—200 проц. Добрая па-казальніца брыгады камозольна тав. Бірыла па рамонту хадавых частак ва-гона.

Токары механічнага цеха тт. Ярчак, Раецкі, фрезершчыні Пінязак і рад ін-шых выконваюць норму выпрацоўкі ад 160 да 250 проц.

І. СУРАГА.

Перадавая змена

РЭЧЫЦА, 26 жніўня. (Нар. «Звядзі»). Змена «6» каробачы-зыхітываюцца цеха запала-кавай фабрыкі «Х Бастрычкі», якую ўзначальвае камозольна Савіцкая, з'яў-ляецца лепшай на фабрыцы. За перыяд пасля Указа Прэзідыума Вярхоўнага Са-вета СССР ад 26 чэрвеня тут былі, праўда, два напружаны працоўны дыс-цыпліны, але яны мелі месца толькі 27 чэрвеня, пасля-ж гэтага ў змене не было ніводнага выпадку напружана Указа.

Не глядзячы на частны перабы з сы-равінай, змена выконвае свае заданні і дае высокакачэсную прадукцыю. У змене ёсць 12 інжынер-адыжыцкіх, усё яны пе-равыконваюць свае нормы.

Сёстры Люся і Тоня Лапка, працуючы на двух унутраных станках кожнага, сістэматычна перавыконваюць вытворчы

заданні. Якасць выпускаемай імі прадук-цыі бездакорная. Як старшыня цехавага камітэта, Тоня Лапка многа дапамагае ад-міністрацыі змяні наладжваць працоўную дысцыпліну.

Узоры стыханаўскай работы паказваюць стыханаўкі Анісавец Марыя і Мінькова Ларыса. Працуючы на двух станках, кожная з іх пры норму ў 86 яшчэкаў па кожнай машыне дае 88 яшчэкаў.

Клейшчык т. Неруд абслугоўвае чаты-ры унутраныя станкі. Пры норму ў 228 яшчэкаў ён выпрацоўвае 250.

Зараз на змене ідзе перагляд соцдэпа-раў. Работніцы і работніцы, інжынер-адыжыцкія работніцы бярду на сваё но-вае абавязальна зместам дастойнай сустра-кае пятай гадавіны слаўнага стыханаў-скага руху.

Н. ГРЫШЫН.

Перавыконваюць новыя нормы

У пэнальным цеху дрэваапрацоўчага камбіната імені Малагата (Барысаў) значна павысілася прадукцывасць пра-цы, палепшылася якасць прадукцыі. По-выя нормы перавыконваюцца на 50 і на-зав 100 процантаў.

Фрезершчыца Вера Бараніхіна ўсё 480 мінут працуе вышэйпрадукцывасці, новую норму выконвае на 202 проц. За-кляроўшчыца Анастасія Халабава, Анна Радзівава і Анюта Дзеркава перавы-конваюць свае нормы выпрацоўкі ў 75—80 проц. Надзежда Жылінская працуе на фрезеру па падгонцы пакрышак для пенапаў і новую норму выконвае на 179 проц.

ПІСЬМЫ Ў РЕДАКЦЫЮ

НАРУШАЮЦЬ НАРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ДЗІЦЯЧАГА САДА

Для дзіцячага сада № 30 г. Магілёва было пабудавана спецыяльнае памяшкан-не. Усе пакоі былі добра абсталяваны. Тут выхоўвалася савецкая дзетка.

У мінулым годзе спатрэбілася памі-шканне для большых. Вышэйшым Магілёў-скага гарсавета вынес рашэнне заняць каля большага памяшканне дзіцячага сада.

Пасля 18-дзённага прабывання ў памішканні большага пакінула там многа бруду, прышла ў нягоднасць некаторыя пакоі. Усё гэта лягло на плечы супра-тоўніцка дзіцячага сада. Прышлось мыць, чысціць, абстаўляваць зноў пакоі. Сад за-завыць нармальнаму жыццю.

Але мінулагадзінна гісторыя паўтары-лася. 24 ліпеня бягучага года, адраз у той час, калі дзеці знаходзіліся на пля-цоўцы, адміністрацыя большага на чале з загадчыкам гарадскога аддзела аховы за-раў тав. Шпалінскім зноў заняла памі-шканне дзіцячага сада.

Не глядзячы на мае рэзкія пратэсты, сцэны была ўзлезна большага, у па-коях для дзяцей размешчаны хворыя. Памішканне не дагатаецца. Каналіза-цыя ўжо прыведзена ў нягоднасць, за-лівае пакоі і двор. Дакуль-жа ўсё гэта будзе прадаўжацца?

Е. А. АБРАШНЕВІЧ,
загадчыца дзіцячага сада № 30.

Не кляпоцяцца аб кармах

У мінулы год грамадская жыўла калгаса «Пролетарская перамога», Бру-скага раёна (старшыня калгаса тав. Ру-пен), не была забячана кармамі. Плян вы-кананні і сіласавага не былі выкананы.

Але з гэтага кіраўнікі сельгасарцелі не зрабілі для сабе ніякіх вывадаў. Тут і дзеш яма кляпоцяць аб стварэнні карма-вой базы для грамадскага стада. Сена-ўборка ў гэтым годзе распітвута на велікі доўгі тэрмін. Яшчэ і на сёння ў калгасе не скопана 40 га сенажаці.

Марудна ідзе ўборка зернявых. Старшыня калгаса тав. Рупен уельмі рэдка бывае на полі. 3 пачатку ўборач-най калгасніцы 1-й і 2-й брыгады не ба-чылі яго. Сацыялістычныя спабодніцтва срод калгасніцка не арганізавана.

А. ПАЦЕМКІН.

Забытыя вуліцы

Многа пасраноў вынесена вышэйшым Мінскага гарадскога савета аб утрыманні ў чыстаце дароў і вуліц горада. 3 вы-кананнем-жа іх справа абстаіць дрэнна.

Асабліва дрэнна з чыстаю на тэрыто-рыі Кагановіцкага раёна. Каменная і Асавіхімаўска вуліцы за лета ні разу не падмяталіся. Маставы пакрыты трава-ю, у радзе месц зараслі траваю.

Малаяя саджанні дрэў на вуліцы Чкалова і Брыцкаўскага завулку ў боль-шай сваёй частцы. Траўцы некалькі год не раментаваліся. На вуліцах стаць лужы. Такое становіцца чамусці ніго-за кіраўнікоў домаўпараўнення Каган-овіцкага райсавета не турбуе.

С. М. ЛЕВАНТ.

НАВЕСЦІ ПАРАДАК НА ФАБРЫЧНА- ЗАВОДСКІХ ДВАРАХ

Як вядома, стал двара прадпрыемства характарызуе культуру вытворчасці. Так, дзе культура вытворчасці на належ-ным узроўні, дзе кіраўнікі прадпрыемства даражыць сацыялістычнай маёмасцю, — там у цехах і на двара адуваецца ўзро-ўня парадка. Калі-ж культура вы-творчасці нізкая, у цехах і на двара вядзіць хаос.

Голу іспіс, на жаль, яшчэ не зразу-мелі на мінскім заводзе «Ударнік». На двара заводу і востноў, і вясной, і на-ват летам — непарадкавая граць. Зной тут ствараюцца ўзвышшы, пакрытыя снегам. Праходы захламлены. За некалькі крокаў ад канторы складзе торф.

Не бачыць парадкам і двор шчотач-най фабрыкі імені Круцкай (Мінск). Асабліва непрыцяжэную каршыню прад-стаўляе двор трыкава цеха фабрыкі, які размяшча на Памізе. Нават няма варот у гэты двор, ён адкрыты для ўсёх. Тут пачынаюць смурод ад шчыбляў і вы-творчай машыны, якая збудавана адкрыта.

Двор звалю пратраўчаны ад хімічных фарб бочкамі. Між тым, войны фабрычна-га ігарнага адрываюцца на гэты двор. Вельмі адрывае снайкі кіраўнікоў пча-лінава проста, які працуюць тут-жа, побач. Штодзёна яны сустракаюцца з гэтай агіднай абстаноўкай, а мер ніякіх не прымаюць.

Зусім іншая карціна на мінскім ста-наваўшчыні заводзе імені Кірава. Тут двор чысты, летам ён усёш у вятніч-ных клубках. На двара многа дрэваў і кустоў. Прычым адначыць тут у вольны ад работ час, паліваюць овежым павет-рам. Вядома, што кіраўнікі прадпрыемства кляпоцяцца аб утрыманні ў культурным парадку заводскага двара.

У добрым стане знаходзіцца двор віб-рачэй чужоцка-трыкотажнай фабрыкі ім. КІМ. Калі заходзіш на тэрыторыю фабры-кі, адразу-ж адчуваеш гаспадарскае пона кляпачыных кіраўнікоў, якія змагаюцца за высокую культуру свайго прадпрыем-ства.

Добры гаспадарнік-большык заўсёды даражыць усімі рэсурсамі прадпрыемства. Кожная дрэвіца ў яго на ўліку, ён не пацерпіць, каб тая, рэжалева, прыходзі-ла ў нягоднасць сацыялістычнай маёмасці.

Сацыялістычнае прадпрыемства з'яў-ляецца самым арганізаваным і планавым, а таму і парадкам на ім павінен быць самы ўзровень. Высокая культура вытвор-часці павіна праўляцца на ўсім; у самым працесе работы, у чыстаце цеха і кожнага рабочага месца, у акурчых утрыманні падобных памяшканняў і ва ўзроўні выцягдэ задоўскага або фабрыч-нага двара.

І. ДАВЫДАУ.

У Смалявічах няма сапраўднай барацьбы з прагульшчыкамі

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня аб барацьбе з лоды-рамі і прагульшчыкамі на прадпрыем-ствах і ва ўстановах Смалявіцкага раёна выконваецца зусім недаваляюча. Лоды-ры і прагульшчыкі часта беспаскарна дэ-арганізуюць вытворчасць. Ім садзейніча-юць мяккацельныя кіраўнікі прадпрыем-стваў.

На торфазаводе імені Орджакідзе (ды-рэктар тав. Вікман) з часу апублікавання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета былі 144 прагулы і спазненні на работу. Ды-рэктар, партыйны і профсаюзныя арга-нізацыі завода не паклаліся, каб дас-тупна з свядомасці рабочых сутнасць Указа. Многія работніцы яго не ведаюць. Кожны зроблены прагул аб спазненне не даводзіцца да ведама рабочых, не мабілі-зуюцца іх увага на рашучую барацьбу з прагульшчыкамі. У выніку такой непа-ротлівасці лік прагулаў і спазненняў рас-пе.

Фармальна, па-звычайна аднесіцца да барацьбы з прагульшчыкамі і ў саўгасе «Зарэчча», Жодзінскага сельсавета (дырэк-тар саўгаса тав. Патроўчыца). У пачат-ку жніўня работніца А. Цітавец і М. Аба-дускі з'явіліся на работу ў пільным вы-глядзе са спазненнем першы на тры гадзі-ны і другі на 1 гадзіну 10 мінут. Дыр-эктар саўгаса замест таго, каб своечасо-ва аднаць пад суд прагульшчыкаў, стаў на шлях абароны іх. Ён даслаў у праку-ратуру толькі характарыстыкі гэтых пра-гульшчыкаў. Справа не магла разглядацца ў судовым парадку. Прышлось напавя па-чыць следства.

Не вядуць рашучай барацьбы з лоды-рамі і прагульшчыкамі і ў сістэме Рай-

скаўскага (старшыня тав. Манювіч). Карыстаючыся гэтым, старшыня Драчэў-скага сельга тав. Валодзька ўстаў пад сваю абарону прагульшчыка бухгалтара сельга Ігнечыца. Ігнечык спазніўся на работу на дзве гадзіны. Старшыня сельга рашыць замацаваць гэту справу. Прагуль-шчыка прычынны да адказнасці толькі пасля ўмяшання старшыні сельсавета.

У аддзелах рабвыканкома не ўшчыль-нен работні дзень. Работнік райфа, рай-смалявіцкага і райадзела аховы зраўроў ў час работ расхаджваюць па аддзелах, займаюцца дэсуабытоўнымі справамі.

Парсуд першага ўчастка (судзя тав. Зайнаў) фармальна падыходзіць да вына-сення прыгавораў пад прагульшчыкамі.

Усё факты.

Работніца торфазавода імені Орджакідзе Базаркава 18 ліпеня зрабіла прагул — адзіла ў Мінск да мужа. Старшыня пар-суда, разглядаючы справу, прычынны пра-чыну прагул ўважлівай і апраўдаў Ва-заркава. Дасяяр гэтага-ж заводу Іван Дук з 1 па 7 ліпеня не выходзіў на ра-боту, а займаўся ўпарадкаваннем свайго гаспадаркі. Парсудзіца і тут праявіў мяк-кацельнасць і апраўдаў гэтага прагуль-шчыка.

Ярэтка тав. Зайнаў выносіць прыгаворы над лодырамі і прагульшчыкамі, не прадуцэджаны Указам Прэзідыума Вяр-хоўнага Савета. Работнік арцелі «Чырво-ны гарбар» С. Цырульчык спазніўся на некалькі гадзін на работу. Парсуд вынес яму прыгавор — шэсь месцаў прымусо-ва работ умоўна. Толькі пасля ўмяшан-ня пракуратора гэты прыгавор скасаван і справа перадава на новы разгляд.

І. ЗАПРУЦІН.

СТАХАНАЎСКАЯ РАБОТА СПЛАЎШЧЫКАЎ

Стыханаўская брыгада сплаўшчыкаў Студнёва даславіла з Прапойска ў Го-ль па раце Сож вопытны караван бу-лічата лесаматрыяў ў 2.000 кубар-таў (125 вагонаў). Караван даславіўся 3 ліні раней тэрміну. Да гэтага па-ра Сож караваны лесаматрыяляў выш чым у 200 кубаметраў ніколі не адзіла.

Брыгада тав. Студнёва сістэматычна працуе двух год перавыконвае свае ны па сплаву. Кіраўнік траста деса-ваву тав. Заранін прызываў брыгаду днёва 1.000 рублям. (БЕЛТА).

На англійскіх камунікацыях

Пасля ўпярных двухдзённых ваенных урашій Італьянскія войскі прымусілі ан-чан эвакуіраваць Брытанскае Самалі. Па поспех італьянцы тлумачыцца п'ядаснай перавагай італьянскіх войск у гэтай зоне, абарона якой паводле перапа-навога стратэгічнага плана ўскладзана войска Французскага Самалі. Афіцыйна-я італьянскія крыніцы і англійскі друк і-ншыя пераўмяшчыць значэнне чаровай ўданы, напастаўшай Англій. Пры гэтым мы ўказываем на тое, што Брытанскае маці, якое займае каля 175 тыс. кв. кіла-метраў з населеніцтвам у 350 тысяч чала-век, працягвае сабой эканамічна зусі і прыватную, пустынную краіну, у якой сутнічаюць колькі-небудзь значныя сы-свінныя рэсурсы, і таму яна не дае ні-які эканамічных выгад заваявальніку.

Тым не менш, вялікае стратэгічнае і логічнае значэнне пераходу Брытанскага маці ў рукі праціўніка переможца. З нашым гэтай калоніі Італія аказваецца спадаром паўднёвага ўзбярэжжа Адэ-лата заліва і ўсім самым ставіць у труд-нае становішча Алян — моцную англій-скую крэпасць ля Баб-эль-Мандэбскага раўна, якая з'яўляецца ключом да Распага мора.

Італія напружвала слабое месца ў сістэ-ме абароны Брытанскай імперыі і нанесла ўт быстры і адчувальны ўдар, афекту-ючы яега вынішча пры дэбелішых рэзультатах ваенных аперацый у зоне Вялікага шхота. Праціўнікі Англій ў пераходны момант — Германія і Італія — вельмі до-бры на ўлічваюць усё тое вельмі вялікае, да ўлічваюць важнае значэнне, якое мае для Брытанскай імперыі ўся зона прыроднай і паўночнага ўсходу Афрыкі. Гэтая зона з'яўляецца адным з найбольш важ-ных і разам з тым слабых звянаў Бры-танскай імперыі.

Пеш за ўсё неабходна падкрэсліць, што імяна праз Міжземнае мора, Суэцкі канал і Краснае мора з Баб-эль-

насі і магнусаці ўсёй Брытанскай імпе-рыі звязана аслабленне пазіцыі Англій ў гэтай зоне, а тым больш — іх струга. Англійскае буржуазія, улічваючы гэту ро-лю краіны Вялікага Усхода, прыказала вялікачым намаганні — ваенныя, ды-пламатычныя і эканамічныя, — каб утрымаць у сваіх руках кантроль над арабскім Усходам. Як вядома, адной з галоўных прычын, прывядзінх да сувернай імперыялістычнай ваіны 1914—1918 гг., з'явілася імкненне Англій пераарганіза-ваць сваіх канкурэнтаў — Германій шлях на Усход. Атрымаўшы перамогу над Германіяй і яе тагачаснымі саюзнікамі, у прыват-насці над Турцыяй, Англія ў саюзе з Францыяй дабілася расчалевання Турцыяй імперыі і стварэння на яе абломках пача-тка рады сабодных дзяржаў — залежных і поўназасвабодных. Пры дапамозе сваёй палі-тычнай зброі, Літ напай, Англія атрыма-ла тав званы мандат на Палестыну і Трансідарданію і іншыя краіны Вялікага Усхода, гэты значыць права на кантроль і агульнае ўпараўненне гэтых краінаў. Та-кім чынам, Англія ўдалася скарыстаць сваю мінулую перамогу для стварэння на Вялікім Усходзе пачай сістэмы дзяржаў, якія знаходзіцца ў арбіце англійскага ўплыву. Падманятыя ёй Палестына і Трансідарданія і кантраліруемы Англіяй, уладваючы толькі лізоўнай неазаалежнасцю Ірак уварыўшы шырокі англійскі карыдор ад усходняга ўзбярэжжа Міжземнага мора аж да Персідскага заліва, гэтага важнай-ша з подступаў да Індыі.

Надзіма, што Англія надзвычай рэ-зультат адносілася да малейшых спроб пры-несці яе ладзішы на Вялікім Усходзе. Яна стварыла рад умацаваных пунктаў ва ўсходняй частцы Міжземнага мора, якія апрацоўва на магнусаці ваенна-стратэгічныя трохутоўнікі Хаіфа — Александрыя — востраў Кіпр. З прычы-ны выключнага, рапаватага значэння, якое ў гэтай сістэме абароны Англій на-лежалі Індыя, Англія навазвала апамя-наць рад умоў, забяспечваючы за Англій умацаванымі марскімі, паветранымі і су-хаземнымі ваеннымі база на тэрыторыі</

ЗА РУБЯЖОМ

Зводка германскага камандавання

БЕРЛІН, 26 жніўня. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай арміі перадае наступную зводку: «Напінат надволай лодкі Рэйнгі наведваюць аб атакаванні узброеных гандлёвых параходаў праціўніка агоньнымі водамішчаннем у 88.856 тон. Другой паловай лодкай захоплены 4 гандлёвыя параходы агоньным водамішчаннем каля 30 тысяч тон. Паводле дадатковых даных, у ноч на 25 жніўня падвергіліся бамбардзіроўцы 9 аэрадромаў, партыяны збудаванняў, ваенныя зводы, чыгуначныя вузлы і пазіцыі зенітнай артылерыі ў 33-м не ўлічанаў-шыхся раней мясцовасцях Англіі.

Дзеянні англійскай авіяцыі

ЛОНДАН, 26 жніўня. (ТАСС). Міністэрства авіяцыі паведамляе: «У ноч на 25 жніўня англійская авіяцыя атакавала ваенныя аб'екты ў Паўднёва-Заходняй Германіі, у тым ліку ў Франкфурце, Людвігсгафене і Штутгарце. У Францыі, Бельгіі, Галандыі і Германіі бамбардзіраваны 7 аэрадромаў, бамбардзіроўцы падвергся тэксма Мілан, Сесто і Каледзі (Італія), дзе знаходзіцца буйны авіяцыйны завод. Усе самалёты вышлі на свае базы.

Паводле атрыманых вестак, падверглася, што 24 жніўня было забіта 50 няпрямых і 19 прамых самалётаў. Учора ў час паветраных налетаў германскай авіяцыі на Англію знішчаны 54 няпрямых самалёты, 13 англійскіх знішчальнікаў не вярнуліся на базы. У ноч на 26 жніўня германскія бамбардзіроўчыкі скінулі бомбы на паўночным усходзе Англіі і Шатландыі. У адным з гарадоў у паўночнай частцы ад бамбардзіроўкі падвергіліся прамысловыя прадпрыемствы, у другім гарадзе атрымалі пажоўганне театр і некалькі магазінаў.

Адзіны няпрямых самалёт скінуў бомбы ранішай бомбы над Лонданам. Забіты 2 палісмены. Адна бомба ўпала на гадоўную гандлёвую вуліцу, выкалікаўшы пажар у газаводзе.

Бамбардыроўка Берліна

БЕРЛІН, 26 жніўня. (ТАСС). Паводле наведвання Германскага інфармацыйнага бюро, у ноч на 26 жніўня над Берлінам праляцела некалькі няпрямых самалётаў, скінуўшых запальныя бомбы ў прыгарадах. Бомбы не нанеслі страт, адзіны самалёт забіт.

Бамбардыроўка Лондана

НЬЮ-ЁРК, 25 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе лонданскі карэспандэнт агенства Юнайтэд Прэс, паводле неафіцыйных даных, 24 жніўня ў навіне на Англію прымаца ўдзел ад 400 да 500 германскіх самалётаў, з якіх 80 прымаца ўдзел у навіне на раёны, размешчаныя блізка ад Лондана.

У паведамленні ад 25 жніўня карэспандэнт указвае, што германскія самалёты ранішай 25 жніўня бамбардзіравалі чатыры раёны Лондана.

Англа-амерыканскія перагаворы

НЬЮ-ЁРК, 25 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе вашынгтонскі карэспандэнт газеты «Нью-Йорк таймс», рад членаў амерыканскага кангрэса падтрымлівае прапанову аб тым, каб ЗША анулявалі частку англійскіх ваенных даўгоў у абмен на прадастаўленне Амерыкай права мець авіяцыйныя і ваенна-марскія базы ў англійскіх уладаннях у Заходнім паўшар'і. Паводле маючыхся вестак, гэтыя прапановы прадуладжваюць скарачэнне сумы англійскага ваеннага даўга з 5.650 мільянаў долараў да 2.800 млн. долараў.

Перадаючы піша далей карэспандэнт, што дзяржаўны сакратар Хол перадаў гэту прапанову Рузвельту яшчэ да капітуляцыі Францыі, аднак да гэтага часу няма ніякіх прымацаў таго, што амерыканскі ўрад адбрае гэту прапанову. Наведваючы ад тым, што англійскае саюзнаства ў неафіцыйным парадку робіць запыты атлонта гэтай прапановы, сведчыць, што Англія спрымае адносіны да скарачэння такім шляхам сваіх даўгоў, бо гэты дазваляе ёй дабівацца новых пазык у ЗША.

Карэспандэнт адзначае, што для правядзення ў жыццё такой прапановы неабходна аднаўданае рашэнне кангрэса. Калядзінністы выступаюць супроць усякіх прапаноў аб прадастаўленні Англіі новых пазык.

Як паведамляе вашынгтонскі карэспандэнт агенства Асошыйтэд Прэс, дзяржаўнаму сакратару Холу на прэс-канферэнцыі было задана пытанне: ці перадаў ён Рузвельту праект анулявання англійскіх ваенных даўгоў? Зауважым, што ў абмен на права стварэння паветраных і ваенна-марскіх баз у англійскіх уладаннях у Заходнім паўшар'і? Хол заявіў, што ён не хоча стварэць уражання, што ініцыятыва ў гэтым пытанні належыць яму.

Як перадае вашынгтонскі карэспандэнт агенства Юнайтэд Прэс, у аўтарытэтных кругах заўважылі, што будучы знойдзены метады, на якіх перадача Англіі знішчальнікаў будзе законнай і не патрабуе прыняцця кангрэсам спецыяльнага закона. Вашынгтонскі карэспандэнт газеты «Пост Мерытыам» піша, што «відавочна, не менш 50 амерыканскіх знішчальнікаў будзе перададзена Англіі непасрэдна або праз Канаду».

Санаторый для інвалідаў у Друскеніках

На беларускім курорце Друскенікі ажыццяўляецца новы рэспубліканскі санаторый Наркамата сацыяльнага забеспячэння для інвалідаў працы і ваіны. У пачатку верасня сюды прыбудзе першая змена ў 50 чалавек. Для санаторыя перададзены некалькі добра абсталяваных дач.

У гэтым годзе Наркамат сацыяльнага забеспячэння і кааперацыя інвалідаў асігнавалі паўтара мільёна рублёў на курорт-санаторную дапамогу інвалідам. Каля двух тысяч чалавек па бясплатных публіках пабывалі ўжо ў многіх адраўняных Крыма, Каўказа, Украіны і Беларусі. Да канца года бясплатныя публікі ў санаторыі і дамы адпачынку атрымаюць яшчэ 1.200 інвалідаў.

Геаграфічныя карты да новага навучальнага года

Мінская картографічная фабрыка выдае да новага навучальнага года фізічную карту БССР тыражом 25 тыс. экзэмпляраў. Выдаецца таксама гістарычная карта — «Рускія княствы і Залатая арда». Яе тыраж — 60 тысяч экзэмпляраў.

У настраічкіну выйдзе з друку карта адміністрацыйнага дзялення БССР у новых межах. Тыраж гэтай карты — 25 тыс. экзэмпляраў. Да канца года намячана выдаць атлас БССР. З 50 карт атласа ўжо надрукавана 25. Атлас выдаецца тыражом у 10 тыс. экзэмпляраў.

Зарэ картографічнай фабрыцы працуюць над падрыхтоўкай да друку карт заходніх абласцей БССР, якія будуць выданы ў 1941 годзе.

Калгасныя цагельна-чаранічныя заводы

У калгасе БССР ёсць 357 цагельных і 18 чаранічных заводаў. У гэтым годзе заводы павінны выпусціць 28 мільянаў штук цэглы і 710 тысяч штук чараніцы, якія ідуць у асноўным на абудову сельскіх хатараў і іншых гаспадарчых патрэб. Цагельныя заводы сельскагаспадарчых арцель імя Варашылава, Мехавіцкага раёна, і імя Варашылава, Барысаўскага раёна, ужо выпусцілі 160 тысяч пацям. Падаўна закончана будаўніцтва новых чаранічных заводаў у калгасе «Нарыжская коммуна», Смалявіцкага раёна, і «Нерамога», Заслаўскага раёна. На будаўніцтва дапаможных прадпрыемстваў дзяржава адпускае калгасам крэдыт.

Летні адпачынак школьнікаў


Весела і радасна правялі свой летні адпачынак піянеры і школьнікі сталіцы БССР. 8 тысяч дзяцей пабывала ў піянерскіх лагерах, якіх знаходзіліся ў такіх мясцовасцях мясцовасцях, як Дразды, Баравое, Талька, Гарадзішча, Прылукі, Астравіцкі гарадок, Ратамка. 1.500 дзяцей адпачывалі ў санаторных лагерах у Ратамцы і Калодзішчах, 75 — у лагерах на возеры Нарач (Вілейская абласць).

Апрача таго, 70 піянерскіх фарпостамі горада было ахоплены каля 12 тысяч дзяцей працоўных Мінска.

Дадатковыя кіносеансы для дзяцей

У межах сістэматычнага і шырокага абслугоўвання школьнікаў кіносеансамі, Упраўленне па справах піянеркіцы пры СНК БССР абавязала дзяржпрад'юкцыю кінотэатраў рэспублікі ўвесці дадатковыя кіносеансы для дзяцей па выхальных днях.

У Мінску дадатковыя сеансы для дзяцей у выхальныя дні ўводзіцца з 1 верасня ў кінотэатрах «Чырвоная зорка» і «Родзіна».



25 жніўня ў Мінску адбыўся рэспубліканскі крос калгаснікаў, прысвечаны Усеагульнаму сельскагаспадарчому фестывалю 1940 года. На адымку: кітаныя гранаты фізкультурнікаў калгасаў Магілёўскай абласці. На першым плане фізкультурніца калгаса «Праўда», Вялікаліцкага раёна, М. І. Васіч, зважыла першае месца.

Усебеларускі крос калгаснікаў-фізкультурнікаў

25 жніўня ў разне мінскага парку культуры і адпачынку імя Горкага быў праведзены усебеларускі крос калгаснікаў-фізкультурнікаў, прысвечаны Усеагульнаму сельскагаспадарчому фестывалю. Удзельнічала 50 мадэльных фізкультурнікаў калгасаў рэспублікі.

У спаборніцтвах па асобнае шпрынцэўства па веласроду на дыстанцыі ў 10 кілометраў і кітаныя гранаты першае і другое месцы пазылілі майстар спорта, чэмпіёнка БССР калгасніка сельскагаспадарчых імя Леніна, Пацяўскага сельсавета, Мінскага раёна, тав. Жыгалька, Сярод мужчын (дыстанцыя 5 кілометраў) першае і другое месцы пазылілі т. Станішчынскі (калгас імя Леніна, Мінскага раёна) і П. Вабруцкі (калгас «Праўда», Вялікаліцкага раёна).

Каманднае шпрынцэўства заваявала каманда Магілёўскай абласці.

Выстаўка да гадавіны стаханавскага руху

ГОМЕЛЬ. У бібліятэцы Дома партыйнай асветы адкрылася выстаўка, прысвечаная 5-й гадавіне стаханавскага руху. На выстаўцы прадстаўлены кнігі Леніна «Вялікія пачыны», прамоў, таварышаў Сталіна, Молатава і Кагановіча на першай Усеагульнай нарадзе стаханавцаў, кнігі: Стаханова — «Расказ аб мам жыцці», Гудыма — «Тоды і мінулы», брашуры аб працоўнай дысцыпліне і аб знатных людзях нашай краіны: Бусыгіне, Крыжаносе, Дземчанка, Папшы Ангелінай і інш. Фотадакументы адлюстроўваюць рост стаханавскага руху за 5 год.

Абозны інвентар для калгасаў і саўгасаў БССР

Арпелі Белкаспромсаюза вырабляюць для калгасаў і саўгасаў рэспублікі абозны інвентар. Так, арпелі «Свяці абат», Вабруцкага раёна, імя Штоса, Асіпавіцкага раёна, «Расвет», Ратнацкага раёна, і іншыя выпускаюць некаваныя абозы, колы, сані, палазы, хамутовыя кляшчы і т. д.

Да канца года арпелі Белкаспромсаюза вырабляць 372 тысячы абозаў, 144 тысячы колаў, 14 тысяч саней і іншы інвентар на суму каля 8 мільянаў рублёў.

На старонках газет БССР

Гарадскі адзел аховы здароўя атрымаў у бігуцым годзе ў Беласток 5 дзіцячых яслаў. Арганізаваны таксама тры малочныя куцы. Створан том для беспрэчупных дзяцей на 70 чалавек. («Вольная праца».)

Да новага навучальнага года ў раёныя цэнтры і сёлы Варанавіцкай абласці завезена 350 тысяч розных падручнікаў, 2 мільёны спыткаў і іншыя школьныя прылады. Для школ адпраўлена на 250 тысяч рублёў наглядных дапаможнікаў. («Чырвоная звызда».)

Школы фабрычна-заводскага вучнёўства пры Вабруцкім дзвеападарчым камбінате ў гэтым годзе скончылі 77 чалавек. Камбінат атрымаў новыя кваліфікаваныя карты рамчыкаў, піластаваў, сталароў, сёсароў, электрамонтароў. Пяпер праводзіцца новы набор. На 125 месц, паступілі 142 заявы. («Юмунар Магілёўшчыны».)

Помнік на Магіле Загінуўшых Байцоў

ВРЭСТ. У гарадскім парку культуры і адпачынку знаходзіцца ўпрыгожаная ваімі кветкамі магіла. Тут пахаваны байцы Чырвонай Арміі, загінуўшыя за Беларусь і за панскага гітлера.

Працоўныя горада ўшаноўваюць сваіх вызваліцеляў. На магіле ўсталявацца 7-метровы помнік-абеліск, ачынены чырвонай звяздой. Унізе помніка мармурнай дошка будзучы выгравіраваны імяны доблесных герояў.

Адкрыццё помніка прыўрачываецца гадавіна вызвалення працоўных Заходняй Беларусі. (БЕЛТА.)

Упершыню ў школу

1 верасня шырока расчыняцца дзверы школ. Пачнецца новы вучнёвы год зам з усеі дзевятай у школах Мінска прыдзе новае паўнаўчэнне — звыш 40 тысяч першакласнікаў.

Школы Варанавіцкага раёна мунь 1.566 навучкоў, 1.340 першакласнікаў прымуць у школы Стаўскага раёна, 1.275 — у школы Лаганскага раёна.

У кніжных магазіне № 1 па Савой вуліцы для першакласнікаў даюцца камплекты падручнікаў. У плект уваходзяць: заданні, падручнік рускай мовы і зборнік практыкаваў па правапісу.

26 школ фабрычна-заводскага вучнёўства

БЕЛАСТОК, 26 жніўня. (БЕЛТА). У застопкай абласці стварыцца 26 фабрычна-заводскіх школ для падрыхтоўкі чыноў, прадзіўшчыкаў, сёсароў і рабочых інтэлексу прафесій. Зараз у гэтых школах ідзе прым вучнёў. Маркунца прымуць звыш 5 тысяч чалавек.

Гарадская спартакіада прызыўнікоў

Два дні праходзіла ў Мінску традыцыйная гарадская спартакіада прызыўнікоў 130 спартсменаў — будучых байцоў Чырвонай Арміі аспрэчалі паршанства бегу на 100 і 1000 метраў, у прымаце ў даўжыню і вышыню, у перамаганні ласы спартакіады кітаныя гранаты і ствала прызыўнікоў Вобрамбудпраста. Прымаце тав. Швейнін (Сталінскага раёна) вышэй перамажыма ў бегу на 100 метр прызыўнікі гэтую дыстанцыю за 12,4 секунды. Яму-ж належыць прымаце ў прыжыме ў даўжыню.

Каманда перамажыма праміравана па ходным прызам гарадскага камітэта справах фізкультуры і спорта. (БЕЛТА.)

С У А Шайка злодзеяў

ВАЛГАВІСЬК. Тры дні лінейны суд застопкай чыгуначнай раз'яздаў справу шайкі злодзеяў, арудваўшай на станцыі Шкваліна.

28 ліпеня на станцыю Валкаві прыбыла пікетарка мейлавага (драўлянага) спірта. Праз быў пакінут без уаця паглядзі. Скарыстаўшы гэта, прабраўшы ў асароде рабочых станцыі прызлодзеяў на чале з Обуткоўскім урнекалькі літраў спірту. Украдзены спірт прапан яшчэ вышліва.

Галоўны арганізатар раскравання імяістачынай устанавы Обуткоўскі іц гаваран да 10 год пазбаўлення волі, і снадручаны Огнік і Стопкі прыаваора да 4 год пазбаўлення волі кожны; удзельшайкі, Пывалескі, які прапаў спірт, да 2 год пазбаўлення волі. (БЕЛТА.)

Адказны рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

ДЗЯРЖАЎНЫ
ОРДЭНА ЛЕНІНА
ВЯЛІКІ ТЭАТР ОПЕРЫ
І БАЛЕТА БССР
 з 23 жніўня
адкрыты папярэдні продаж білетаў на сямідзёнку
КВЕТКА ШЧАСЦЯ
 Опера ў 3 дзеях, з пралогам.
 Музыка А. ТУРАНКОВА.
 Паставілі і наставілі М. ЯСІНКА.
 «БЕЛАРУСЬ», ГАСІНІЦА (правае крыло, аэраўны кабінет), ГАСІНІЦА (лівае крыло, аэраўны кабінет), ДАВЕДКІ па тэл. 21-120.

ГАСТРОЛІ
ДЗЯРЖАЎНАГА
РУСКАГА
ДРАМАТЫЧНАГА
ТЭАТРА БССР.
 (Памышканне Дзярж. аярэіа. тэатра БССР)
 27 жніўня
 А. Астроўскі
СТАЛАНТЫ
І ПОКЛОНІНІКІ
 Пачатак у 8 г.
 Каса ачырста ў 4 г. для да 9 г. вечара.
 Гарадскія касы ў 12 г. для да 6 г. вечара.

ДЗЯРЖЦЫРК
 (дзярж. тэатр, тэл. 22-72).
СВІНІА
ПРЫКАЗАЛ
ПРАГРАМА
 3 аддзяленнях.
 Прадэставіць наглядзі:
 французскай барыскай
 Борыска 2 прадзі.
 1. Засл. арт. рэсп. ПАДЦУРНЫ І СТРЫЖАК.
 2. БІНДОР.
 3. САЛАЗЕЗ.
 4. Барыска 40 мінут бур'ёваў.
 ПЕБЕДЗЕЗ.
 Пачатак у 9 гадзінь вечара.
 Пачатак Барыска ў 11 г. вечара.

ГАСТРОЛІ
ДЗЯРЖАЎНАГА
ТЭАТРА
МУЗЫКАЛЬНАГА
КАМЕДЫ БССР.
 (Памышканне Белдзярждраматэатра)
 27 жніўня
 Прэм'ера!
ШЫГАНСКІ
БАРОН
 Пачатак у 8 г.
 30 м. вечара. Вілэты ў касе тэатра ў 2 да 8 г. 30 м. вечара і ў гарадскіх касках ў 12 г. для да 6 г. вечара.

Даводзіцца да ведама ўсіх грамадзян, што
ЛОМ КАЛЯРОВЫХ МЕТАЛАУ
 усімі палаткамі «САЮЗУЦЬЛ», СПАЖЫВЕЦКАГА КААПЕРАЦЫ І «ВІТРИВЕТМЕТ»
 з 7 чэрвеня 1940 г.
ПРЫМАЕЦЦА на наступных ЦЭНАХ:
 ЛОМ ЧЫРВОНАЙ МЕДЗІ — 2.800 руб. тона
 ЛОМ ЛАТУНІ, ТАМПАКА І БРОНЗЫ — 2.400 » »
 ЛОМ МЕДЬХІВРА — 3.100 » »
 ЛОМ АЛЮМІНІЯ — 2.500 » »
 ЛОМ ЦЫНКА — 2.800 » »
 ЛОМ СВІНЦА — 1.000 » »
 БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРА «ВІТРИВЕТМЕТ».

ТРЭСТУ «ВЕЛКРУХМА»
 (Мінск, пл. Савойскай, 21/1)
ПАТРАБУЮЦА:
 1. Для работы на сушкарніамаце ў Магілеве
ГАЛОЎНЫ БУХГАЛТАР
 (кватэра прадастаўляецца).
 2. Для работы ў апарате траса:
НАМЕСНІК ГАЛОЎНАГА БУХГАЛТАРА,
БУХГАЛТАР-РЭВІЗОР,
НАЧАЛЬНІК ПЛАНОВАГА АДЗЕЛА,
КАСІР-КАРТАТЭКАР.
 Звяртацца ў аддзел кадраў.

ЗАВОДУ ІМЯНІ КІРАВА
ПАТРАБУЮЦА
 для работы на заводзе:
ГАЛОЎНЫ БУХГАЛТАР,
НАЧАЛЬНІК ФІНАНСАВАГА АДЗЕЛА,
ТОКАРЫ;
 для будаўніцтва:
ПЛОТНІКІ І СТАЛЯРЫ.
 Звяртацца: Мінск, Акольная, 3, аддзел кадраў; тэл. 20-020.

ТРЭСТУ «ГАЛОМУКА»
ПАТРАБУЮЦА:
 ПЛАНІВІКІ,
 БУХГАЛТАРЫ,
 МАШЫНІСТА,
 ЭЛЕКТРАМЕХАНІК,
 МЕХАНІК-ДЫЗЕЛІСТ
 І КУР'ЕР.
 Звяртацца: вул. Урыцкага, 20.

МІНСКАМУ АБЛАСНОМУ
ЛІТЭКАЎ ПРАЦЭЛЕНІЮ
ПАТРАБУЮЦА
 для работы ў апарате:
НАМ ГАЛОЎНАГА БУХГАЛТАРА,
БУХГАЛТАР-РЭВІЗОР
 І ПЛАНІВІКІ.
 Звяртацца: вул. Горкага, 1, гал. 23-610.

Магілёўскі аўтарэмзавод імя Кірава
ПРОСІЦЬ УСІХ ЗАКАЗЧЫКАУ
 ДА 15 ВЕРАСНЯ 1940 ГОДА
ЗДАЦЬ АБО АТРЫМАЦЬ НАЗАД
НЕПРІНЯТЫЯ У КАПІТАЛЬНЫ РАМОНТ
АУТАМАШЫНЫ І МАТОРЫ,
 адпраўленыя на завод па чыгуначны і неаформленыя ўладальнікамі на заводзе адпаведнымі дакументамі.
 Пасля снанаўчэння ўказанага тэрміну апошнія спісавоцца ў уліч з адначасовым спажаннем за хаваанне. Ніякія прэтэнзіі заводам прымацца не будуць.
АДЗЕЛ ЗБЫТА ЗАВОДА.